

УМОВЫ ПАР
 На 1 м-ц 90 м.; на 3 м
 на 6 м-цау—5 р.; на
 3-меся адрасу: мюц
 гародняг
 Падпіска і абавоткі
 (траці паперк) ад
 Бел
 ШІШІШІ

896. Г. Л. В. Н. Г. Р. А. Д.
 універсітэцкая Набярэжная 7/9
 фундамент, бібліотеке Лен. Гос.
 універсітэта
 фазр-дэк.

ВЯЗДА

і Камітэту камуністычнае партыі (бальшавікоў) Беларусі і Мен. АК КП(б)Б.

Рэдакцыя і галоўн. кантор
 1) Рэдактар прымае ад 11—1 гадз. дзяс
 тэлефон № 10-74. 2) Сэкрэтэр рэдак
 цыі—ад 12 да 2-оо гадзіны дзяс, тэлеф.
 № 6-19. 3) Начні рэдактар (друкарня)
 ад 6 гадз. веч. тэл. № 6-42.
 Міраўн. Г. Канторам
 Кантора абавоткі падпіскі тэл. № 761.
ПЯТІЦА, 29 ЧЕРВЕНЯ
 1928 г.
 № 148 (2955)
 Кошт асоблага нумару ўсходы 5 кап.
 Год выданьня дванаццаты.

Ліхаманка ў Польшчы

Сёнешнія тэлеграмы з Варшавы прынеслі цэлы букет надзвычайна сымптаматычных паведамленьняў.
 Як відаць, хвароба Пілсудскага прымушае яго на доўгае лячэньне і адмаўленьне на доўгі тэрмін ад удзелу ў дзяржаўных справах. Гэта, як відаць, і выклікала неабходнасьць некаторых перагруповак у кабінэце. Гэтым, як відаць, і тлумачыцца раптоўная адстаўка кабінэту і сфармаваньне новага, аб чым учора паведамлялася ў нашым радзе.
 Фашысцкі рэжым у Польшчы, на чале якога стаіць фігура Пілсудскага, зразумела, падрыхтоўван цэлым радом прычын эканамічнага і сацыяльнага характару. Але з гэтага яшчэ аусім ня трэба памінаць асабістую ролю маршала: гэта роля досыць вялікая.
 Цяперашнім пераемнікам Пілсудскага, якія, дарэчы сказаць, не карыстаюцца і сётай доляй таго ўплыву, які мае Пілсудскі, прадстаіць работа ня ў простых абставінах. Польска-літоўскае пытаньне ўсё яшчэ застаецца пытаньнем.
 Спрэчкі ўраду з соймам па бюджэтных справах таксама не зьяўляюцца акалічнасьцю, якая палігчае становішча. Магчымасьць новых канфіктаў паміж Нямецчынай і Польшчай у зьвязку з правам польскай ваеннай амуніцы праз Усходнюю Прусію таксама ставіцца на чаргу. Калі сюды яшчэ дадаць такую «дробязь», як адсутнасьць у Польшчы встарэчальна на нормальных адносін з сваім бліжэйшым суседам—СССР, дык становішча выходзіць ня вельмі вельмі.
 У аснове такога няспрыячага міжнароднага становішча

Польшчы ляжаць імперыялістычныя апэтыты яе фашысцкай верхавінкі і вельмі вялікая падатлівасьць на салодкія песьні міжнародных і ў першую галаву ангельскіх імперыялістычных салаўёў.
 Аднак, іменна гэта складанасьць становішча можа штурхнуць цяперашняе кіраўніцтва Польшчы на рызыкоўныя крокі.
 Сёнешнія паведамленьні быццам і гавораць іменна аб такога роду пагрозе. Інспэкцыйны аб'езд прэзыдэнта Масьціцкім разам з бліжэйшым памоцнікам Пілсудскага, генэралам Сасноўскім, гарнізонаў, якія ўходзяцца па лініі польска-заўскае мяжы, экстраардынарны выезд польскага намесьніка начальніка генштабу ў Парыж, перамяшчэньні ва францускай ваеннай місіі ў Польшчы, прыезд у Варшаву былога ангельскага пасланьніка ў Берліне Ліндсэя і чыноўніка ангельскага міністэрства фінансаў Пенсона—усё гэта, побач з раптоўнай адстаўкай кабінэту, ня можа не гаварыць аб высокай тэмпературы хворага ліхаманкай арганізму польскай фашыстскай зграі.
 Ну, а там, дзе тэмпература высокая, там магчымы ўсякія нечаканасьці.
 Нас не застаюць раптоўна падзеі, што разгортваюцца ў Польшчы.
 Што-б там ні адбывалася, мы застаемся прыхільнікамі міру і дзелавых адносін, і ня наша будзе віна, калі ідэалізія Жэлігоськіх і Лявіцкіх заплануе. Ва ўсім выпадку адказнасьць за вынікі авантур усякага роду кладзецца на бліжэйшых пераемнікаў маршала Пілсудскага.

КО СЕЕ ВЕЦЕР, ТОЙ ПАЖНЕ БУРУ

ПОЛЬШЧА РЫХТУЕЦА ДА ЎЗБРОЕНАГА ВЫСТУПЛЕННЯ

Англія і Францыя далі сваё благаслаўленьне на захоп Літвы

ВАЖНЫЯ НАРАДЫ ВА ўРАДАВЫХ КОЛАХ

ВАРШАВА. Перад адгаўкаю кабінэту Пілсудскага ва ўрадавых колах на працягу некалькіх дзён адбываліся нарады. 25-га-жа чэрвеня ў прэзыдэнта адбылася нарада міністраў з удзелам Пілсудскага, на якой разглядаліся сакрэтныя пытаньні. Як перадаюць у палітычных колах, на нарадзе стаяла пытаньне, хто будзе намесьнікам Пілсудскага, які ўходзіць у водгуек для доўгага лячэньня. Афіцыйным намесьнікам зьяўляецца віцэ-прэм'ер Бартэль, але, як падкрэсьліваюць у палітычных колах, ён не зьяўляецца досыць кампэтэнтным для вырашэньня важнейшых дзяржаўных праблем. Дакладна, аднак, якія пытаньні абгаворваліся на гэтай нарадзе, ніхто

ня ведае.
 Трэба таксама адзначыць на конт гэтага думку польскага друку. Урадавае «Эпока» піша, што вынікі нарады ў прэзыдэнта невядомы, але трэба меркаваць, што яны будуць менш самія сур'ёзныя вынікі.
 Кракаўскі «Кур'ер Ілюстраваны» паведамляе, што рашэньні, якія прыняты на нарадзе, маюць проста сэнсацыйны характар і стануць вядомымі ў бліжэйшы час. Газэта перадае, што ў часе нарады члены ўраду дамагаліся, каб ня лічыцца з бюджэтам, які ўстаўлены парламантам, і выдаткаваць сродкі на ўсе практы, якія першапачаткова былі прыняты ўрадам.

Новы візыцёр

ВАРШАВА, 27. У Варшаву прыбылі былі чыноўнік ангельскага міністэрства фінансаў Пенсон, былы член фінансавай камісіі Юнга.
 Пенсон мяркуе азнаёміцца з польскай вугальнай прамысловасьцю. Як вядома, за апошні час перагаворы паміж ірадпрыемцамі польскай, ямаўскай і ангельскай вугальнай прамысловасьці па пытаньні аб разьмеркаваньні рынку абыту вугальнага, ня далі ніякага дадатнага выніку.
 У камерцыйных колах мяркуюць, што прыезд Пенсона знаходзіцца ў сувязі з гэтым жа пытаньнем.

Польшча мае намер спыніць перагаворы з Нямецчынай

ВАРШАВА, 27. У адной з льеў-скіх газет зьявілася паведамленьне, у якім зазначаецца, нібы польскі ўрад мае намер спыніць перагаворы аб заключэньні польска-нямецкага гандлёвага дагавору і ў бліжэйшы час расфармуе польскую дэлегацыю, што бярэ ўдзел у гэтых перагаворах. Польскае тэлеграфнае агенства ПАТАфіцыйна абавярае гэтыя чуткі.

Дэманстрацыйная паездка польскага прэзыдэнта

ВАРШАВА. У бліжэйшыя дні прэзыдэнт рэспублікі Масьціцкі ў суправяджэньні генэрала Сасноўскага вылядае ў Брэст-Літоўскі, адкуль паедае на граніцу пагляду вайсковых часьцей, разьмешчаных па лініі Палесься і Заходняй Беларусі. У палітычных колах гэтай паездцы прэзыдэнта надаюць палітычнае значэньне і ставяць яе ў сувязь з пачаў-

Правоз польскай зброі праз усходнюю прусію

ВАРШАВА. У бліжэйшыя дні прэзыдэнт рэспублікі Масьціцкі ў суправяджэньні генэрала Сасноўскага вылядае ў Брэст-Літоўскі, адкуль паедае на граніцу пагляду вайсковых часьцей, разьмешчаных па лініі Палесься і Заходняй Беларусі. У палітычных колах гэтай паездцы прэзыдэнта надаюць палітычнае значэньне і ставяць яе ў сувязь з пачаў-

ГАСПАДАР БЛАГАСЛАВІЎ.

ВАРШАВА. Прыезд у Варшаву б. ангельскага пасла ў Нямецчыне сэра Ліндсэя, назначанага нядаўна на пост першага таварыша міністра замежных спраў, не зьявіўся актам ветлівасьці, як гэта стараўся паказаць польскі друк, а прасьледваў пэўныя палітычныя мэты.
 Ліндсэй на другі дзень пасля прыезду ў сталіцу Польшчы прыступіў да справы. Першы яго візыт быў да Пілсудскага. Гэта адразу адхіляе другую версію польскага тэлеграфнага агенцтва, быццам Ліндсэй прыехаў пагасьціць да ангельскага пасланьніка. Ліндсэй не абмежаваўся толькі аднымі візытамі. У зьвязку з яго прыездам, у Пілсудскага была наладжана спецыяльная нарада, на якой прысутнічалі намесьнік прэм'ер-міністр Бартэль, вышэйшыя чыны міністэрства замежных спраў (сам Залескі тады гастраляваў у Парыжы), кіраўнікі ваеннага ведамства, генштабу і г. д. і, зразумела, ангельскі госьць.
 Чым займалася гэта панажанае таварыства?
 Аб гэтым расказвае варшаўскі карэспандэнт «Берлінэр Тагеблат». На нарадзе абмяркоўвалася пытаньне аб польска-літоўскіх адносінах, і Ліндсэй інфармаваў прысутных аб тым, што Англія благаслаўляе Польшчу на адважны ўчынак... па захопу Літвы. Якім шляхам, ваенным, ці мірным, або шляхам ажыцьцяўленьня практычна літоўскага прэфэсара Гржабальскага аб аўтаноміі Віленскай вобласьці з устанавленьнем польска-літоўскае вуніі,—усё гэтыя варыянты былі прадметам абмену думкамі на нарадзе ў Вальвэдэры.
 Але ня толькі цікавіліся Ліндсэй і яго польскія «слухачы».

На варце „спакою“

Праект Нелёга аб „забароне вайны“ „абгаворваюць“ 14 дзяржаў. Ангельскі буржуазны друк, хвалячы праект, падкрэсьлівае, што ён нікому не парашнадае... **ВАЯВАЦЬ.** Польшча рыхтуецца зрабіць прабоўна на Усход (3 тэлеграм).



МІРУ ПАГРАЖАЕ РАССТРЭЛ.

Гарнякі Паўднёвага Узьлесьу—супроць здраднікаў з генадэ

ЛЕНДАН, 27. У Кардыфе адбылася штогодняя канфэрэнцыя фэдэрацый горнарабочых Паўднёвага Узьлесьу. Рэвалюцыя на пытаньні аб адзіным саюзе горнякоў выказае цвёрдую сэрцу ў маічымасьць стварэньня адзінага саюзу і асуджае сабатажэ рэарганізацыйнай камісіі аўтанаміальскай фэдэрацыі горнарабочых.
 Рэвалюцыя на пытаньні аб перагаворах генадэ з групай Монда асуджае дзеланы генадэ і даручае дэлегацыі аўтанаміальскай фэдэрацыі горнарабочых у генадэ дэлегацыю асуджэньня і спынення гэтых перагавораў.
 На пытаньні аб узаемаадносінах паміж рабочай і камуністычнай партыямі бясенна рэвалюцыя на карысьць рэвалюцыі аб англ-расійскім камітэце горнякоў, але прымае рэвалюцыю, якая патрабуе арганізацыі ініцыятыўнаму гарнякоў, у якім маі-б браць удзел усё арганізацыі горнарабочых. Далей канфэрэнцыя прымае рэвалюцыю прамаста супроць ліквіднага генадэ англ-расійскага камітэту.

Шэсьць краін выратаваюць экспэдыцыю Нобэле



НАНСЭН

Шэсьць краін выратаўваюць экспэдыцыю Нобіле

Якія краіны і з якімі сродкамі прымаюць вараз удзел у справе выратаваньня экспэдыцыі Нобіле і Амундсэна.

Паводле даных камітэту дапамогі экспэдыцыям Нобіле і Амундсэна пры Асацыяцыі вараз выратаваньнем гэтых экспэдыцыяў заняты шэсьць краін.

Ад СССР у выратаваньні экспэдыцыі Нобіле і Амундсэна заняты два лодаколы («Малыгін» і «Красін»), два самалёты і адно экспэдыцыйнае судно («Пэрсэй»), ад Італіі—тры самалёты, чатыры судна, з іх два дапаможныя, ад Нарвэгіі—адно судно і чатыры самалёты, ад Швэцыі—пяць самалётаў і тры судна, ад Фанцыі—адзін крэйсэр, адно судно і адзін самалёт, ад Філяпінаў—два самалёты.

Апрача таго, удзельнічаюць яшчэ 15 вугальніцкаў-параходаў.

На ўсіх гэтых суднах і самалётах ваята больш дзюжых тысяч чалавек. Пры спробе выратаваць экспэдыцыю, як ужо вядома, пацярпелі аварыя—францускі самалёт «Латам» (з Амундсэнам) і швэцкі самалёт «Фокер» (з лётчыкам Лундборгам).

ЛЕДАКОЛ «МАЛЫГІН», 27. Сёньня к канцу сутак наш апарат з лётчыкам Вабушкіным, механікам Грошавым і радыстым Фаміным вылазце на разьведку ў раён высьны Фойн. Апарат барэ в сабой тыднёвы запас харчу. У раёне высьны Фойн рашана зрабіць часовую разьведку на выпадок магчымасьці пасадкі. Зараз жа гасьця адлёту Вабушкіна «Малыгін»

Усесаюзная качагарна—Донбас



стаюць заходнімі ветрамі. ОСЛО, 27. Газэты ў Осло сабралі значныя сумы для арганізацыі прыватнай экспэдыцыі на пошукі самалёту «Латам» (на якім ляцелі Амундсэна, Пільбе і Дыдрыхсэн). У аўтарытэтных колах лічаць, што гэтую экспэдыцыю блазуюна удацца адправіць.

БЭРЛІН, 26. Нямечкае таварыства паветраных вносінаў «Дэйчэ Люфт-Ганса» зьяяла адзін гідрасамалёт з паветранай лініі Капэнгаген-Осло і прадаставіла яго ў распараджэньне капітана «Чыта ды Мілана».

РІМ, 28. Аэнічэа Стэфані наведвае: «Прыбыцьце «Красіна» на Шпіцбэргэн чакаецца праз 4 дні».

ОСЛО, 26. Парэвскае тэлеграфнае агенства наведвае: «Крэйсэр «Нордэншльд», які адпраўлены на дана-мону экспэдыцыі Нобіле, сёння ўсечары, чакаецца ў Тромсе (порт на поўначы Нарвэгіі). Камандзір крэйсэру мяркуе наладзіць супрацоўніцтва з францускім ваянным суднам «Дэвішэн Рузвэлт» і савецкім ледаколам «Красін». Камандзір «Нордэншльда» мяркуе сумесна з гэтымі суднамі арганізаваць пошукі ня толькі экспэдыцыі «Латам», але і зніклага францускага самалёту «Латам» з Пільбе, Дыдрыхсэнам і Амундсэнам на борце.

Камандзір «Нордэншльда» мае намер таксама зьвязацца з францускім крэйсэрам «Страбур», які вышаў на пошукі «Латам».

Пахаваньне Паўла Радзіча

ВЕНА, 25. Як паведамляюць з Бельгю, на пахаваньні Паўла Радзіча і Басарычка прысутнічала някалькі 100 чал. Найбольшае ўражаньне зрабіла прамова Прыбычыча, які заявіў, што «стрэлы ў парлямэнце былі отрэпамі ў нанотытуцыю».

Рэфармістыя сарвалі забастоўку рэйнінскіх воднікаў

БЭРЛІН, 23. Забастоўка рэйнінскіх воднікаў скончылася. Пасьля таго, як рашэньне традыцыйнае камэры было абвешчана абавязковым, прафсаюзная бюранкратыя сыстэматычна дамагаецца зрыну забастоўкі. У выніку дзейнасьці рэфармістых, большасьць воднікаў і партавых рабочых прымушаны былі аднавіць працу, не дабіўшыся ніякага павышэньня зарплаты.

сёньня ў Нямеччыне мле права на сваенны транзыт праз польскі налідор.



ЭКСПЭДЫЦЫЯ НОБІЛЕ

Калі ласка, паночкі!

«Страшныя» прамовы польскага міністра замежных спраў Залескага, зробленыя ў Парыжы і Брусэлі, спачатку закралі толькі Нямеччыну. Сёньня іх быў прэстыж. Залескі нібы таварыў так: — Вы, добрыя дзядзькі Чэмпбэрлен і Пуанкарэ, трымаеце Нямеччыну за галаву, а мы будзем глытаць яе з хваста. Было страшна, аразумела, але крышку было і сьмешна. Успомніўся вядомы натураліст Врэм і яго словы аб ня менш вядомай рыбе, аб карасі. — Карась,—кажа Врэм,—рыба невялікая і спакойная, але ня дай божа раззлаваць яе. Калі карась у добрым настроі, ён з здавальненьнем кладзецца на пательню. Падсмажваючыся, ён нібы салютуе хвастом і адкрывае рот, нібы хоча сказаць: «Ежце мяне на здароўе, добрыя людзі!» Але, раззлаваўшыся, ён працягвае бязьмежную харобрасць. Ён адважна кідаецца на кіта і праглынае яго. Я ня вусім, між іншым, пераконан, ці належаць паданьня радкі Врэму. Хутчэй за ўсё я іх працягваю ў нейкім гумарыстычным апа-вяданьні. Магчыма, яны прышлі мне самому ў галаву, калі я чытаў прамовы Залескага. Ва ўсянім выпадку падобна... Польшча—таксама рыбка невялікая і вельмі, вельмі спакойная. Яна

Але яны толькі цікавіліся Ліндсэя і яго польскія «слушачы». На гэтай нарадзе абмяркоўваліся таксама польска-савецкія адносіны, і будучы галоўны памочнік Чэмпбэрлена «інфармаваў» палякаў аб пазыцыі Англіі да СССР і таксама сёе-тое даведваўся ад палякаў.

Вось прыблізна малюнак «бязьвіннай» і «прыватнай» паездкі Ліндсэя ў Варшаву. Калі яшчэ да ўсяго гэтага дадаць, што знакаміты ангелец, як паведамляе «Фосава газэта», зьбіраецца яшчэ «пагасьціць» у сталіцах бальцыйскіх дзяржаў, дык стане яснай мэтай яго «актаў ветлівасьці».

Водгукі на працэс Бела Куна

ВЕНА, 27. Аўстрыйскі буржуазны друк прысьвячае працэсу Бела Куна перадавалі артыкулы і выказвае надзею, што Бела Кун «ніколі больш ня вернецца ў Вену». Афіцыйна «Рэйксштат» піша: «Бела Кун сёў сябе на судзе, як абвінаваціў». «Нэйес Вітэр Тагблят» лічыць кару «досыць лёгкаю для камуністага, які імкнуўся ўзварачь эканамічны парадак і адносіны паміж народамі». «Арбейтэр Цейтунг» (сацыял-дэмакратычны) заяўляе, што прысуд зьяўляецца прымірнай бласэнсоўнасьцю. Камуністычная «Ротэ-Фан» падкрэсьлівае права антыкамуністычнай кампаніі ў сувязі з справай Бела Куна, але адначасова зазначае, што Бела Куну пагражае небажэньне.

Маленькі фэльетон

Глядзіць: піводнага вольнага месца. Ня тое, што прылегчы, прысесьці нама дае. А ноч дёмная. Зьбіцца з дарогі можна кожную мінуту. Замерзьнеш у дароце. Ужо роспач пачала праградвацца ў памешчынае сэрца. Раптам з нейкага ложка ўзьнімаецца калматыя галава мужыка. — Прылегчы хочацца? — пытае калматы. — Рад-бы... — Можна на мой ложка хацелі-б, паночку, прылегчы? У памешчыка зьяўляецца ласка-васьць у вачох. Ён думае: — Ёсьць яшчэ разважныя мужычкі, якія разумеюць, што шляхетнаму чалавеку трэба саступіць месца. Аднак, з далікатнасьці ён пытае: — А як-жа ты, браток? Што-ж ты будзеш рабіць? Мужычок узьнімае насмешлівыя вочы на памешчыка і кажа: — Шчо я буду рабыць? Пера-на-перва па руках вам, паночку, дам, каб да чужых ложкаў ня лазілі, а потым так у патыліцу накладу, што і спаць больш не захочацца вашаму дабрадзю... ... Так... Паном патрэбна Украіна?.. Сапраўды? Калі зойдзе да рэчы, то і наш беларускі мужык за свайго брата капа не пакадуе... Калі ласка, паночкі! Н. П.

на і спыніць гэты пераважары. Па пытаньні аб уважлівасьці паміж рабочай і камуністычнай партыямі ўнесена рэзалюцыя на карысьць узагоджаньня кампартыі ў рабочую. Акрамя таго, была ўнесена прапанова аб выключэньні з рэвалюцыйнага слоў, якія абумоўляюць узагоджаньне кампартыі ў рабочую з абавязкаў першай надпарадкавацца статусу рабочай партыі. Канфэрэнцыя прыняла рэзалюцыю без папраўкі. Рэвалюцыя заахавалася на мандатах і была прынята 823 ідэясамаі супроць 735.

Па пытаньні аб англ-расійскім камітэце карыякоў была ўнесена рэзалюцыя, патрабуючая, каб выкашом агульна-ангельскай фэдэрацыі гортрабочыя пачаў пераважы з савецкім саюзам карыякоў з мэтай скліку ў кароткі тэрмін канфэрэнцыі для заснаваньня англ-расійскага камітэту ў якасьці асновы для барацьбы за сапраўдны інтэрнацыяналі карыякоў. Канфэрэнцыя адклала абавязаньне



БУНЭШ


УСЕАГУЛЬНАЯ ЗАБАСТОЎКА Ў ГРЭЦЫІ

ВЕНА, 27. Як даносяць з Атэн лідэры Грэцкіх рэфармісцкіх прафсаюзаў робяць спробы сарваць рух за ўсеагульную забастоўку. Аднак, на гледзены на дзельныя рэфармісцкія лідэраў, забастоўачны рух разрастаецца. Да забастоўкі далучыліся рабочыя шматлікіх прадпрыемстваў харчовай прамысловасьці, муніцыпальных прадпрыемстваў і рабочыя будаўнікі. Бюро рэвалюцыйных прафсаюзаў апублікавала ў друку заяву, у якой выкрывае здрадніцтва лідэраў усеагульнага аб'яднаньня. Бюро заклікае ўсіх рабочых да падтрыманьня забастоўкі і да ўсеагульнага аб'яднаньня ў барацьбе з эксплуатаатарамі. Амаль на ўсёй краіне адбываюцца крыжавыя сутычкі паміж паліцыяй і бастуючымі. Камуністычныя лідэры ў Атэнах і Пірэі распасюнджаюць аярод салдат адрываў, у якіх гаворыцца: «Матросы аб'яднаецеся з бастуючымі рабочымі, павярнеце вашу зброю супроць забойцаў вашых братоў па класе. Няхай жыве ўсеагульная забастоўка няхай жыве аб'яднаньне салдат, матросаў і рабочых.»

Начное радыё Былыя апазыцыянэры прыняты ў партыю

Пастанова прэзыдыўміі ЦКК УсеКП(б) ад 22 чэрвеня 1928 г. Прымаючы пад увагу, што т. т. Аўдзель, Бабахан, Бакаеў, Баташоў, Белай, Беленькі Е. Я., Бурцаў, Вайнтрауб, Гэрцік, Есен, Гуральскі, Еўданімаў, Эльновіч, Заварыхіна, Залуці, Зіноўеў, Каменёў, Кукнін, Лашэвіч, Левін, Ляпешынскі, Ліліна, Матвееў, Махаў, Мінічаў, Нікалаеў, Пінсон, Прыгожын, Рабкін, Равіч, Роцкан, Сокалаў, Салаўёў, Фёдарав, Фурыцэў, Харытонаў, Шапаў і Шэпізлева зрабілі заявы, у якіх яны прызналі свае прынцыповыя памылкі, адмежаваліся ад плянформы трацкістых, асудзілі фракцыйную дзейнасьць трацкіскай апазыцыі, спынілі гэту дзейнасьць і заявілі аб поўным падпарадкаваньні ўсім рашэньням УсеКП(б) і Камітэтару, на падставе пастановы XV-га зьезду УсеКП(б) аб апазыцыі, прынята 18 і 19 сьнежня 1927 году—узнавіць у радох УсеКП(б) з папярэднім стажам, адзначыўшы ў асабовых справах перапынкі іх побыту ў партыі ад часу выключэньня. За старшынню ЦКК УсеКП(б) —Я. ЯКАУЛЕУ.

Усесаюзная качагарна—Донбас



ПАРТЫЙНАЕ БУДАЎНІЦТВА

ПАРТАКТЫЎ АБ МЕНСКИМ ТРАМВАІ

Агульныя гаспадарчыя праблемы менскаму партактыву даводзілася вырашаць ня раз. Вялізны гаспадарчы ўзрост, вельмі складаны працэс будаўніцтва і пераабсталявання народнае гаспадаркі заўсёды стаіў у цэнтры ўвагі партарганізацыі.

Яшчэ V-я акруговая партыйная канфэрэнцыя прыняла пастанову аб пабудове ў Менску трамвая, на VI-жа партканфэрэнцыі гэта было яшчэ раз надкрэслена. І толькі цяпер эканамічныя магчымасці сталі настолькі спрыячымі, што справа пабудовы трамвая зрабілася фактам рэальным для выканання.

Гэтая, вялікай культурнай і эканамічнай важнасці, задача патрабуе вялізных затрат, да 3-х мільёнаў рублёў. І таму зусім зразумела, і бязумоўна правільна, што бюро Менакруткуму знайшло патрэбным паставіць праект пабудовы на абгаварэнне партыйнага актыву.

Першы раз Менскі партактыў сабраўся, каб абмеркаваць канкрэтнае гаспадарчае пытаньне, ажыццяўленьне якога зробіць значны крок наперад у справе бытавога абслугоўвання працоўных.

Гарачыя спрэчкі, што разгарнуліся на сходзе, сьведчаць аб тым, наколькі сур'ёзным зьяўляецца гэта пытаньне. Халадок недавер'я, крытычны падыход да плянавых і каштарысных разьлікаў пабудовы лунаў у прамовах выступаўшых.

Навучалы практыкаваць, маючы не адзін прыклад нерэальнасці нашых плянаў, актыўна меў рацыю адносіцца з некагрым недавер'ем да практыку.

Рэзалюцыя партактыву

Заслухаўшы даклад аб праекце пабудовы трамвая ў Менску, агульна-гарадзкі актыў Менскай партарганізацыі лічыць, што вакол гэтага сур'ёзнага культурна-эканамічнага мерапрыемства павінна быць згуртавана ўвага партарганізацыі, рабочых і ўсіх працоўных гораду.

Сход актыву зьвяртае ўвагу Гарсавету і іншых арганізацый на неабходнасць сваячасовай падрыхтоўкі ўсіх мерапрыемстваў, зьвязаных з будовай трамвая, узяўшы гэтыя меры наперад.

Шмат гаварылася на тэму, чаму іменна трамвай, а не аўтарух. Але бясспрэчна ісьціна, што трамвай найбольш танны сродак перавозак, найбольш выгоды, як масавы, рэнтабельны, — камэрцыйна пераканална некаторых скэптыкаў. І нават заўзятыя «аўтамабілісты» прымушаны былі згадзіцца з гэтым неаб'ярымым довадам.

Тав. Карлін у асабліва яскравай і гарачай прамове канчаткова абверг пьверджаньні і «доводы» нязначнай групы камуністых-вайскоўцаў, якія негатыўна аднесліся да самой ідэі пабудовы трамвая ў Менску.

Практика Бэрліну, статыстыка Амэрыкі, практыка СССР па трамвая-будаўніцтве і эксплёатацыі трамваяў — усё гэта было кінута з трыбуны.

Таварышы спецыяльна падчыталі літаратуру, а т. Гальдштэйн прышоў з цэлай сэрый лічбаў, каб давесці таннасьць і выгоды трамвая.

Першы раз актыў разглядаў пытаньне аб форме рэек, якія будуць праложаны, аб тым, дзе ставіць слупы для падтрыманьня дроту, якой шырыні абсталяваць вагоны, па якіх вуліцах пусьціць лініі, якім парадкам праводзіць будаўніцтва, ці ня лепш і эканомней будаваць самому гарсавету, чымся здаваць іншай арганізацыі.

Непакоіўся актыў, каб будаўніцтва трамвая не перашкодзіла іншым галінам працы па добрабыце гораду, як каналізацыя, брукаваньне вуліц, водазабеспячэньне і г. д. Усё гэта дае ўпэўненасьць у тым, што посьпех будаўніцтва будзе забяспечан.

раз працай па каналізацыі і іншымі відамі добрабыту гораду. Разам з гэтым актыў лічыць неабходным, каб Гарсавет прыняў належныя меры да сваячасовага разгортваньня будаўніцтва, хуткага яго правядзеньня (сканчэньне першай лініі трамвая да мая 1929 году), не дапусьчэньня памылак у працы і падаражаньня будаўніцтва.

Шырокі актыў Менскай партарганізацыі заклікае ўсіх членаў партыі, працоўных масы аказаць поўнае садзейнічаньне ў выкананьні намечанага плану.

АБГАВАРЭНЬНЕ АДОЗВЫ ЦК УСЕКП(б)

У сямі нянек дзіця бяз вока

Калі я ўпершыню апынуўся на пабудове ўнівэрсытэцкага гарадка то мне кінулася ў вочы павольнасьць работы. Неяк павольна будаўнічы наварочваецца, марудненька ўкладваець цэгму, больш чагосці чакаець, чым неспарэдна працуюць. Я папрабаваў гэтае ўражаньне правярць, і некаторыя прарабы і спецыялісты растлумачылі, што ў нашых умовах работа пасоўваецца самым звычайным тэмпам:

— Сяродня кваліфікацыі каменшчык укладвае за свой рабочы дзень 500-600 цаглін.

— Няўжо нельга больш.

— Можна давесці і да 1.000, калі дапаможныя матар'ялы будуць заўсёды пад рукой.

Першае ўражаньне мяне не апукала. Работа нашых будаўнічых можа быць рацыяналізавана. Але для гэтага неабходна перабудавацца, рацыяналізавацца. Гэту-ж самую думку пацьвердзілі некаторыя рабочыя на адкрытым сходзе ічэйкі рабочых-будаўнічых у сталойцы ўнівэрсытэцкага гарадка пры абгаварэньні адозвы ЦК УсеКП(б).

Больш падобны да сялянна, чым да рабочага, тав. Сызюў заняў, што пры пабудове ўнівэрсытэцкага гарадка маруднасьць часам даходзіць да сабатажу.

Гэта маруднасьць ускладняецца яшчэ тым, што паміж Белдзяржстрой і Наркамасьветы Беларусі недадзяржаўнасьці. Наркамасьветы Белдзяржстрой не даірае і першыя плаціць каля 375 р. у месяц двум чалавекам для правяркі работы Белдзяржстрой. І надта часта адравацца такія выпадкі. Падыходзіць наёмнік Наркамасьветы:

— Суды трэба больш цэменту, — кажа ён рабочым.

— Выбачайце, мы ведаем, што робім. Калі-ж вы знаходзіце, што няправільна, перадайте гэта нашаму тэхніку.

Да тэхніка ён ня ідзе, да прараба таксама і пачынае толькі ляцца з рабочымі.

За апошнія дні наглядалінікі Наркамасьветы ходзіць толькі па пабудове і крычыць аб адным:

— Залівайце цэгму.

Рабочыя і так ведаюць, колькі трэба заліваць і як трэба заліваць і аб гэтым самым часта напамінаюць тэхнікі і прарабы Белдзяржстрой.

Гэта нелавер'я ня толькі практычна гармоціць работу, але і няправільна прычынова. І сапраўды, калі прарабы Белдзяржстрой захоцьдзь жульнічаць, дык ня толькі гэта тым, што калі ўчора павінен быў цэлы цэх зьявіцца з водпуску, то многія рабочыя, якія знаходзіцца ў горадзе, на работу не зьявіліся. А пры падзеле працы гэта мела ўплыў на ўсіх.

Адзін рабочы зазначыў, што футравая адзяленьне ўвесь час, як мячкі, перакідаецца з паверху на паверх, і што адміністрацыя Меншвэю з-за адсутнасці складу, трымае гатовыя вырабы ў саўгандальфіце і плаціць процанты за захаваньне.

— Між тым, за грошы, якія плаціцца за захаваньне, можна было-б адрамантаваць сабе складачнае памяшканьне.

Сход скончыць не ўдалося. Рабочыя з ахвотаю адклалі яго на заўтра. Бо ў адзін вечар выказаць усё, што іх кваліявала, ня так нельга. Але і рабочых, якія выступілі, паказалі, што яны лёзунгі самакрытыкі зразумелі, што выступленьні насілі дзелавы характар, што ў гэтых выступленьнях было пераважнае жаданьне дапамагчы свайму прадпрыемству ў выкараненьні існуючых дэфектаў.

Другія зазначылі на адсутнасьці маруднасьць часам даходзіць да сабатажу.

Гэта маруднасьць ускладняецца яшчэ тым, што паміж Белдзяржстрой і Наркамасьветы Беларусі недадзяржаўнасьці.

Наркамасьветы Белдзяржстрой не даірае і першыя плаціць каля 375 р. у месяц двум чалавекам для правяркі работы Белдзяржстрой.

І надта часта адравацца такія выпадкі. Падыходзіць наёмнік Наркамасьветы: Суды трэба больш цэменту, — кажа ён рабочым.

Суды трэба больш цэменту, — кажа ён рабочым.

Выбачайце, мы ведаем, што робім. Калі-ж вы знаходзіце, што няправільна, перадайте гэта нашаму тэхніку.

Да тэхніка ён ня ідзе, да прараба таксама і пачынае толькі ляцца з рабочымі.

За апошнія дні наглядалінікі Наркамасьветы ходзіць толькі па пабудове і крычыць аб адным:

— Залівайце цэгму.

Рабочыя і так ведаюць, колькі трэба заліваць і як трэба заліваць і аб гэтым самым часта напамінаюць тэхнікі і прарабы Белдзяржстрой.

Гэта нелавер'я ня толькі практычна гармоціць работу, але і няправільна прычынова. І сапраўды, калі прарабы Белдзяржстрой захоцьдзь жульнічаць, дык ня толькі гэта тым, што калі ўчора павінен быў цэлы цэх зьявіцца з водпуску, то многія рабочыя, якія знаходзіцца ў горадзе, на работу не зьявіліся.

А пры падзеле працы гэта мела ўплыў на ўсіх.

Адзін рабочы зазначыў, што футравая адзяленьне ўвесь час, як мячкі, перакідаецца з паверху на паверх, і што адміністрацыя Меншвэю з-за адсутнасці складу, трымае гатовыя вырабы ў саўгандальфіце і плаціць процанты за захаваньне.

— Між тым, за грошы, якія плаціцца за захаваньне, можна было-б адрамантаваць сабе складачнае памяшканьне.

Сход скончыць не ўдалося. Рабочыя з ахвотаю адклалі яго на заўтра. Бо ў адзін вечар выказаць усё, што іх кваліявала, ня так нельга.

Але і рабочых, якія выступілі, паказалі, што яны лёзунгі самакрытыкі зразумелі, што выступленьні насілі дзелавы характар, што ў гэтых выступленьнях было пераважнае жаданьне дапамагчы свайму прадпрыемству ў выкараненьні існуючых дэфектаў.

Другія зазначылі на адсутнасьці маруднасьць часам даходзіць да сабатажу.

Гэта маруднасьць ускладняецца яшчэ тым, што паміж Белдзяржстрой і Наркамасьветы Беларусі недадзяржаўнасьці.

Наркамасьветы Белдзяржстрой не даірае і першыя плаціць каля 375 р. у месяц двум чалавекам для правяркі работы Белдзяржстрой.

І надта часта адравацца такія выпадкі. Падыходзіць наёмнік Наркамасьветы: Суды трэба больш цэменту, — кажа ён рабочым.

Выбачайце, мы ведаем, што робім. Калі-ж вы знаходзіце, што няправільна, перадайте гэта нашаму тэхніку.

Да тэхніка ён ня ідзе, да прараба таксама і пачынае толькі ляцца з рабочымі.

За апошнія дні наглядалінікі Наркамасьветы ходзіць толькі па пабудове і крычыць аб адным:

— Залівайце цэгму.

Рабочыя і так ведаюць, колькі трэба заліваць і як трэба заліваць і аб гэтым самым часта напамінаюць тэхнікі і прарабы Белдзяржстрой.

Гэта нелавер'я ня толькі практычна гармоціць работу, але і няправільна прычынова. І сапраўды, калі прарабы Белдзяржстрой захоцьдзь жульнічаць, дык ня толькі гэта тым, што калі ўчора павінен быў цэлы цэх зьявіцца з водпуску, то многія рабочыя, якія знаходзіцца ў горадзе, на работу не зьявіліся.

А пры падзеле працы гэта мела ўплыў на ўсіх.

Адзін рабочы зазначыў, што футравая адзяленьне ўвесь час, як мячкі, перакідаецца з паверху на паверх, і што адміністрацыя Меншвэю з-за адсутнасці складу, трымае гатовыя вырабы ў саўгандальфіце і плаціць процанты за захаваньне.

Зьмены ў кіраўнічым складзе Віцебскай партарганізацыі

ВІЦЕБСК. (Уласны кар.). У апублікаваным інфармацыйным паведамленьні акругому партыі і АНК зазначаецца, што аб'яднаны пленум, які толькі скончыў сваю працу, цалкам і поўнасьцю далучыўся да пастановы ЦК і ЦКК КП(б)Б аб стаўленьні Віцебскай арганізацыі.

Пленум згадзіўся з водпускам у распараджэньне ЦК сакратара акругому Малашонка, заг. аргаддзелам Хасніна, старшыні акрвыканкому Паўлюкевіча.

Пленум пастанавіў аслабіць ад работы намесьніка старшыні акрвыканкому Гэйна і заг. жанаддзелам Іванову. Пленум пераабраў бюро акругому, у якое ўвайшлі чатыры рабочыя ад варштату.

Сакратаром акругому абраны АРОНШТАМ, член партыі з 1915 году, удзельнік грамадзянскай вайны, навалер ордэну чырвонага сьцягу.

Сход Віцебскага партактыву, які заслухаў даклад таварыша Кнорына поўнасьцю ўхваіў пастановы ЦК і пленуму акругому.

Завочнае навучаньне запелідае

Мы шмат разоў гаварылі аб неабходнасці марксысцка-ленінскай падрыхтоўкі актыву, аб павышэньні яго тэарэтычнага ўзроўню, аб вялікім значэньні ў гэтай працы формы завочнага навучаньня. Між тым, мы прымушаны канстатаваць, што становішча завочнага навучаньня далёка не здавальняючае. Зусім дрэнна праводзіцца вучоба студэнтаў завочных камвузаў.

Так, з матар'ялаў, атрыманых АПА ЦК КП(б)Б відаць, што з 20 студэнтаў лэнінградзкага завочнага камвузу адзін за адсутнасцю часу адмовіўся і быў заменен другім, 6 таварышоў ніводнай працы ва ўнівэрсытэце ня прыслалі, а два таварышы з іх нават не адказалі на запытаньне ўнівэрсытэту аб прычынах, якія перашкаджаюць ім выконваць заданьні. Ічэйкі, дэ якіх зьявіўся ўнівэрсытэце з гэтымі запытаньнямі, таксама ніякага адказа ня прыслалі. Толькі 5 чалавек прыслалі па адным заданьні, некалькі студэнтаў адказалі, што з прычыны перагружанасьці працаю, яны ня маюць магчымасці вучыцца.

Яшчэ больш дрэнна абстаіць справа з вучобам студэнтаў завочнага камвузу Беларускага (пры камвузе Лэніна) 3 106 студэнтаў

гэтага камвузу займаецца ўсяго 11 чал.

На запытаньне ўнівэрсытэту аб прычынах, якія перашкаджаюць студэнтам у вучобе, большасьць зусім не адказала. З 13 чал., якія прыслалі адказы, большасьць зазначае на перагружанасьць працай і на адсутнасць падручнікаў.

Партыйныя арганізацыі вельмі мала ўвагі ўдзяляюць вучобе студэнтаў завочнага камвузу. Яны аналь што зусім ня цікавіцца гэтым пытаньнем. Калі завочнае навучаньне і далей пойдзе так, усё сілы і сродкі будуць патрачаны дарэмна.

Трэба безадкладна прыняць неабходныя меры для зьвішчэньня прычын, што перашкаджаюць вучыцца студэнтам завочнага камвузу. Трэба правесці разгрузку студэнтаў завочных камвузаў, каб яны мелі сапраўдную магчымасьць сыстэматычна ваймацца. Месячныя бібліятэкі павінны быць забясьпечаны адпаведнай літаратурай. Трэба арганізаваць таксама калектыўную куплю літаратуры.

Для зьвішчэньня пагрозы правалу завочнага навучаньня, пытаньне аб дапамозе студэнтам завочных камвузаў у іх вучобе павінна быць дасканала прапрацавана месцовымі партарганізацыямі.

Ш. Гольдсін.

Сродкі насельніцтва ў сацыялістычнае будаўніцтва

Умоцненне развіццё народна-гаспадарчага будаўніцтва ў краіне ўсе болей і болей патрабуе сродкаў. Культурны фронт таксама няўпінна зьвязвае увагу на рад слаба закрутых месц у народнай асьвеце. З памінальнымі долі прыватнага сектара паўстае таксама неабходнасьць адшуканьня дадатковых сродкаў на пакрыццё тых выдаткаў, якія даваў прыватны сектар.

Усе гэтыя зьявы адбываюцца пры адначасным наапаўленьні сродкаў у народнай гаспадарцы. Добрабыт насельніцтва не пагоршыўся, а палепшыўся, аб гэтым гаворыць бяспрэчна рад паказальнікаў, наколькі агульнае наапаўленьне сродкаў у краіне мае месца.

Пры ўсіх гэтых умовах, з аднаго боку, мы маем рост патрэб асабліва па капітальным укладаньні ў народную гаспадарку, рост наапаўленьня ў краіне асабліва па лініі дробных вытворцаў, з другога боку, — уцягненне-ж наапаўленьня насельніцтва ў народную гаспадарку адбы-

ваецца ўсё яшчэ слаба і неадвальна.

Асабліва неабходна на гэты раз адзначыць, як ажыццяўляецца лінія па ўцягненні сродкаў насельніцтва праз нашу кааперацыйную сістэму.

Возьмем, напрыклад, спажывецкую кааперацыю, якая, згодна статуту, павінна мець сярэдні выплачаны пай на сельскай сетцы ў 10 р. і па гарадак — у 15 р., фактычна-ж выплачаны сярэдні пай к канцу бягучага году яна давае па кааперацыйных таварыствах сельскай сеткі да 6 руб. 25 кап. і па ЦРК — да 12 руб.

Той-жа самы малюнак мы маем і па сельска-гаспадарчай сістэме, якая па статуте павінна мець сярэдні пай у 10 руб., а фактычна к 1-Х-28 г. зьбірае 7 руб. пры пераходным сярэднім выплачаным пай каля 5 руб. 50 кап.

У капітальным будаўніцтве, па пабудове тэхнічных прадпрыемстваў у апошнія часы прынята лінія, што

кредыт ня будзе выдавацца Белсельбанкам, пакуль ня будзе з боку пайчыкаў сабрана каля 50 проц. неабходных сум для будучага аб'екту (гэта па кредитнай сістэме), па другіх відах сельска-гаспадарчай кааперацыі сродкі пайчыкаў павінны складаць ня менш 20 проц. Такай пастаноўкі мы раней ня мелі, — сродкі і кредит выдаваліся часта, як пашала, без усякага заданья і стымуляў заахвочваньня. А мы ведаем, што павялічэнне ўдзельнае вагі і падцягнутае ўласных сродкаў наапаўленьня ў кааперацыі пайчыкаў павінна абавязкова пайсці па лініі павялічэння паявых узносаў.

Па саматужна-рамеўніцкай кааперацыі, ня глядзячы на тое, што паявы ўносы ў апошнія часы таквыя, як і па спажывецкай і сельска-гаспадарчай кааперацыі, павялічыліся, — усё-ж гэтая справа значна кульгае. У сярэднім паявы ўносы па пайчыка падняўся з 8 руб. 93 кап. да 11 руб. 40 кап. А мы ведаем, што ў другіх раёнах Саюзу ся-

кі БССР. Само жыццё паграбуе ад нас уяць большы тэмп па раёне галіў развіцця, чым гэта было раней, а ўсё гэта павінна, у сваю чаргу, адбіцца ў перспектывным паягодным плане фінансаваньня.

Адсюль, ясна, маецца той вывад, што значна паўней павінна быць праца па мабілізацыі грамадзкіх сродкаў і ў першую чаргу гэта важная і грандыёзная праца павінна легчы на нашу кааперацыйную сістэму і праз яе мы можам чакань і павінны чакань значна большых поспехаў, чым да гэтага часу.

Кааперацыя мае ў сваім распараджэнні эканамічныя магчымасці ўздзейнічаньня, якія треба правільна прыстасоўваць і з'яўляюцца, а гэта неабходна для таго, каб у бліжэйшыя часы магчыма было па раёне раёнаў і гарадоў дабіцца неабходнага пералому. Тут няма чаго бяцца, што ад агульнага нажму можа быць пакрыўджана беднота, — яна абаронена, дзякуючы тэй палітыцы, якую праводзіць партыя, г. зн. ства-

рэннем спецыяльных фондаў па каапераванні беднаты, а таксама беднае даецца перавага пры атрыманні кредитнаў і ўсіх якіх-ліб гэта і пры паявых узносах мае месца).

Вось на што цяпер треба звярнуць увагу для таго, каб дзяржаўныя і мясцовыя бюджэты і кредитныя фонды былі некалькі аслаблены ад тэй нагрукі, якая наіраецца пры правядзеньні нашых народна-гаспадарчых планаў.

Траба разгарнуць большую актыўнасьць і сістэматычную штодзённую працу па ўцягненні наапаўленьня насельніцтва ў народна-гаспадарчае будаўніцтва і павінны ў бліжэйшыя дні перайсці да ўмоцнення ўцягнення сродкаў насельніцтва ў справу сацыялістычнага будаўніцтва, а зьвязваючы пры гэтым асабліваю увагу на тых раёнах і гарадах, якія адстаюць ад сярэдніх лічбаў БССР.

Тамі чынам, ад недастатковага ўцягнення сродкаў насельніцтва ў народна-гаспадарчае будаўніцтва мы павінны ў бліжэйшыя дні перайсці да ўмоцнення ўцягнення сродкаў насельніцтва ў справу сацыялістычнага будаўніцтва, а зьвязваючы пры гэтым асабліваю увагу на тых раёнах і гарадах, якія адстаюць ад сярэдніх лічбаў БССР.

Тамі чынам, ад недастатковага ўцягнення сродкаў насельніцтва ў народна-гаспадарчае будаўніцтва мы павінны ў бліжэйшыя дні перайсці да ўмоцнення ўцягнення сродкаў насельніцтва ў справу сацыялістычнага будаўніцтва, а зьвязваючы пры гэтым асабліваю увагу на тых раёнах і гарадах, якія адстаюць ад сярэдніх лічбаў БССР.

Вучот аб'ектаў абкладаньня

Там, дзе добра працуюць падатковыя камісіі, наглядаецца значнае павялічэнне аб'ектаў абкладаньня. ● Кулакі адкрыта ўтойваюць аб'екты абкладаньня. ● Беднота актыўна дапамагае выкрыцьцю аб'ектаў абкладаньня.

Прэзыдыум Менакрвыканкому аб вучотнай кампаніі

На пасаджэнні прэзыдыуму акрвыканкому быў заслухан даклад акрфа аб ходзе кампаніі па вучоце аб'ектаў абкладаньня па Менскай акрузе.

У рэзальцы прэзыдыум акрвыканкому адзначыў, што вучот аб'ектаў абкладаньня праходзіць не па ўсіх раёнах з аднолькавым поспехам. Побач з раёнамі, па якіх маецца значнае павялічэнне аб'ектаў у параўнаньні з мінулым годам, маюцца раёны, дзе рост аб'ектаў абкладаньня вельмі нязначны, а па неасвоеных сельсаветах і населеных пунктах маецца нават недавучот супрэд мінулага году (Сьмілавічы, Вірэзіна, Барысаў, Грэск).

Ін глядзячы на гэты рад даных акрвыканкому дырэктву, на многіх раёнах аўсім на робіцца фактычная праверка аб'ектаў па мясцох. Вылучаны для кіраўніцтва кампаніі ўпоўнаважаны райвыканкомы нават не выяжджалі па месцы,

а калі і выяжджалі, дык толькі на дзень-два, каб правесці пленум (Вірэзіна, Плесчанічы, Сьмілавічы, Халопенічы і інш). У Грэскім раёне нават ня былі арганізаваны сельскія правяральныя камісіі.

Агітацыйна-растлумачальная праца таксама праводзілася ня ўсім здавальняюча. У працу на вучоце ня досыць уцягнуты вясковыя актыўныя беднаты і іншыя грамадскія арганізацыі.

Прэзыдыум акрвыканкому ў рэзалюцыі паставіў заапаўнаваць усім райвыканкомам тэрмінова арганізаваць фактычную праверку аб'ектаў абкладаньня на мясцох, умяшчэнне растлумачальна-агітацыйную працу сярод насельніцтва, асабліва падкрэсьліваючы моманты ўтойваньня аб'ектаў.

Прэзыдыум паставіў прапанаваць акрфа сістэматычна высылаць сваіх працаўнікоў для праверкі і арганізацыі работы на мясцох.

Аб чым гавораць лічбы (Ад нашага спецыяльнага карэспандэнта)

Да гэтага часу па Магдэскай акрузе ўзята па вучот каля 40 проц. усіх гаспадарак. Лічбы вучоту паказваюць некалькі павялічэнне колькасці аб'ектаў абкладаньня ў параўнаньні з мінулым годам. Па паказніках выяўлена больш, чым у мінулым годзе на 6,2 проц., па пасеве — 8,2, сенажаці — 7,1, буйной рагатай жывёле — 4,3, па конях — 9,8, свьнях — 18,2, агарадох — 87,1 проц., садох — 218 проц., пчаліных вульбях — 267 проц. і неземляробчых прыбытках на суму 135.200 руб., ці на 15 проц. супрэд мінулага году.

Адначасова пры гэтым павялічэнні мы маем значнае памяншэнне ўзятых на вучот валоў (5,5 проц.). Вядома, што працэс замены валоў конямі — зьявіцца пажаданнае. Бо гэта гаворыць аб эканамічным павышэнні сельскай гаспадаркі, але памяншэнне стада валоў на 5,5 проц. сведчаць аб нядабральных выніках вучоту працоўнай жывёлы.

Кароткі аналіз матэрыялаў па вучоце, якія ёсць, дае магчымасць спыніцца на тых недахолах, якія тармазіць нармальную працу. Самым галоўным недахопам зьяўляюцца няўважлівы адносіны раду раёнаў з тае прычыны, што ў гэтай працы вучотныя камісіі яшчэ ня маюць ніякае практыкі, таму праца ідзе слаба. Тут неабходна самае актыўнае кіраванне з боку райвыканкомаў.

Што датычыць вучоту беднаты, дык ён праводзіцца некалькі лепш, чым у агульным параўнанні з вучотам гаспадарак.

Па Меншчыне

БАРЫСАЎ, 27 (Уласны кар.). Заключаны вучот аб'ектаў абкладаньня па сямі сельсаветах. У параўнаньні з мінулым годам выяўлена больш: пахачі на 7 проц., пасеву — на 7,46 проц., заліўнае сенажаці — 3,27 проц., незаліўнае — 3,31 проц., буйнай рагатай жывёлы 3,94 проц., коняў — 6,41 проц., свьней — 19,68 проц., неземляробчых заробкаў — 86,83 проц.

ГРЭСК, 27. (Уласны кар.). Абецледвана 143 вёскі. Выяўлена 6... чым у мінулым годзе. пахачі на 4 проц., сенажаці заліўнай — 14 проц., незаліўнай — 3 проц., буйной рагатай жывёлы — 2 проц., коняў — 4 проц., свьней — 28 проц., садоў — 4,26 проц., неземляробчых заробкаў — 130 проц., незем-

Дарага, кепска і ня ў час Бяз пляну, без разьлікаў Што тармазіць будаўніцтва


Самое буйное будаўніцтва па лініі Белпапертэсту праводзіцца на Добрускай фабрыцы — на суму да 5 мільянаў рублёў. Кіруе гэтым будаўніцтвам інжынер Лісковіч, які называе сябе тэхнічным дырэктарам Белпапертэсту, хоць па штаце ў трысцьце такой пасады няма.

Карысныя прапановы рабочых аб патагонні і палепшанні будаўніцтва чагта марнуецца ў чыноўніцкіх канцылярыях. У выніку — безгаспадарчае, якую можна было б паапрацаваць.

За ўсе буйнейшыя недахопы будаўніцтва Добрускай фабрыкі, якія выявіла абследавальныя РОІ, павінен несці адказнасць галоўны будаўнік — інжынер Лісковіч. У Белпапертэсце так і пастаноўлена, што Добрускай фабрыка зьяўляецца «вотчынай Лісковіча» і што туды ніхто з іншых спецыялістаў не павінен заглядваць, каб «не пакрыўдзіць» інжынера Лісковіча (якая недатыкальная асоба).

Гэта аналізаваць стварае такія казусы ў рабоце, што закладчы вытворча-тэхнічнага аддзела Белпапертэсту інжынер Будберг адмаўляецца несці адказнасць за ход будаўніцтва на Добрушцы на час ад'езду Лісковіча — ня хочацца расхлябваць кашу, якую заварылі другія...

У нас ужо так вядзецца: інжынер-матэрыял у Белхартрэсце ажыццяўляе тэхнічнае кіраўніцтва ў крухмальна-патэчнай прамысловасці, а інжынер-спецыяліст па бранявых вежах, якім зьяўляецца Лісковіч, кіруе будаўніцтвам на буйнейшай папяровай фабрыцы.



Галоўны аб'ект будаўніцтва на Шклоўскай фабрыцы — гэта надкачка. З прычыны таго, што вадакачка была не абнавіць — паставіць бетонныя падпоркі і падцяць яе вышэй. Але цяпер высветлілася, што было б больш метагэадычным пабудоваць новую вадакачку, якая каптавала б не даразля, чым аб'яўленнае старою.

Паралельна з будаўніцтвам фабрыкі заапаўнаваць заапаўнаваць і намыткамі электраправоднае будаўніцтва і электрастанцыю.

Чацьверты раз будуецца электрастанцыя

Ужо некалькі раз у Сьмілавічах (Меншчына) пачынаюць будаваць электрастанцыю.

Вядуць першы раз і, як гэта ў добрых людзей, праводзяць электралінію. Станіць новенькіх, тоўсцення, як чэчкі, слунні, якія выпянуліся на мясцох, як рад добра паставіліся аднаму з іх.

Глянуць, дык вока з'яўляецца электраправодна, электрастанцыя.

З такім-жа поспехам будавалі электрастанцыю ў другі раз, а ў 1925 годзе — у трэці раз. А грошы тым часам «шлякалі».

Вось, на 11-м годзе Кастрычнікава рэвалюцыі ў Сьмілавічах чацьверты раз будуецца электрастанцыя. Сьмілавічы паналі ў плян электрафікацыі Эканомрада пры СНІ ў пусціла сродкі і дала патрэбныя патагонні аб пабудове. Засталося

Відслідкована на 20 червня 56 вёсек. Выхаўлена аб'ектаў абкладанья больш чым у мінулым годзе: пахаці — на 6,91 проц., сенажаці — на 10,9 проц., буйной рагатай жывёлы — на 12,63 проц., коняў — на 16,9 проц., свінней — на 71 проц., пчаіных вульляў — на 170 проц., мезамаларобных прыбыткаў — на 138 проц.

БЯРЭШНА. 27. Праведзены вучот аб'ектаў абкладанья на 51 вёсцы. Выхаўлена пахаці на 8,3 проц. больш, чым у мінулым годзе, заліўное сенажаці — на 6,4 проц., незаліўное — на 1,05 проц.

На ўз'ядзенскім раёне вучот жывёлы і коняў праводзіцца з рук вон дрэзна. Уз'ядзенскаму райвыканкому неабходна неадкладна прыняць меры да поўнага выяўлення ўтвэржэння аб'ектаў абкладанья.

Інша горш абстаіць справа па выяўленьні ўтоенай сенажаці і пахаці. Прабавалі праводзіць прымятныя абмеры плошчаў, але гэтыя абмеры не ўдаліся і нічога не далі.

Былі зроблены крокі да ўдзялення ў працу вучотных камісій (у адносінах абмеру і правяркі вялізных плошчаў) лясных працаўнікоў, але яны зарэзанты іквіданцый вынікаў гурагану, які зрабіў многа шкоды і паваліў шмат дрэф.

Кулацкія элементы распаўсюджваюць чуткі аб тым, што ў гэтым годзе падаткі значна павялічыліся і ў выніку гэтага селяне ў гэтым годзе ў большай ступені ўтойваюць аб'екты, чым у мінулым годзе.

Куланы ўтойваюць, беднякі выкрываюць

РЭЧЫЦА. (Уласны кар.) Некаторыя сельсаветы ўжо закончылі вучот аб'ектаў, а некаторыя яшчэ не пачыналі. Там, дзе ўпоўнаважаныя РВК правялі растлумачальнае аб'яву с.-г. падатку, маюцца добрыя вынікі. Даламога і ўдзел вясковых партыйных і камсамольскіх ячэек у параўнаньні з мінулымі кампаніямі былі найбольш поўныя і дастатковыя.

Вызначаны процант для вызвалення беднякі быў больш правільна размераваны па ўсіх вёсках.

Напярэднія вынікі вучоту аб'ектаў на 11 сельсаветах паказваюць, што выяўленьне аб'ектаў супроць мінулага году павялічылася.

Так на Кабыльскім сельсаветах пры правярцы пасыла вучоту 16 гаспадарак знойдзена ўтоеных: 33 свайны, 32 аўцы і 6 кароў. Пасля-ж правяркі 75 гаспадарак знойдзена ўтоеных аб'ектаў у 61 гаспадарцы.

Гэта здарылася таму, што заможная частка, кулакі падобвалі беднату, і ў райкамітэі беднага свайго бедняка не абараняла і ў галававанні ўдзельнічала дрэзна, вынікам чаго прайшла кандыдатура заможнага.

Па Перасвятоўскім сельсаветах выкрыты: 41 аўца, 53 свайны; па

ПЛЕСЧАЇЦЫ. Ад нашага сельсавета, Кулакі Ганцэвіча сельсавету, Плесчаціцкага раёну, адкрыта ўтойваюць аб'екты абкладанья. У вёсцы Новая Рудна кулак Загорскі Станіслаў пралеў у камісію па вучоце аб'ектаў абкладанья і сам утаіў 11 дзес. зямлі, скліўшы ўсю вёску да ўтойвання аб'ектаў. Другі кулак Савіцкі ўтаіў 7 дзес. зямлі і кароў.

У вёсцы Ліпкі кулакі паўтойвалі шмат жывёлы і зямлі. Кулацкія махінацыі ўсё-ж правальваюцца.

Яшчэ кепска

У Смалевічым раёне было некалькі выпадкаў, калі кулакі зрываўлі сялянскія сходы па абмераваньні сельска-гаспадарчага падатку. Такім тэндэнцыям з боку кулацкіх элементаў неабходна заража даць рашучы адпор.

У Койданаўскім раёне вучот пачаўся са спазьненнем — 12-га чэрвеня замест 1-га чэрвеня. У выніку гэтага 17-га чэрвеня яшчэ ня было ніякіх вестак аб ходзе правядзеньня вучоту.

Барысаўскі райвыканком за ўтойваньне аб'ектаў абкладанья аштрафаваў 16 гаспадарак на агульную суму 434 р.

У Пухавічым раёне праведзены вучот па 67 населеных пунктах. Наглядаецца ўтойваньне аб'ектаў абкладанья. За ўтойваньне аб'ектаў аштрафаваны 16 гаспадарак і перададаны суду 2 гаспадаркі. Паступіў яшчэ 41 акт аб ўтойваньні аб'ектаў, якія яшчэ не разгледжаны.

Чарнянскім выкрыты 8 кароў і на 50 проц. дробнае жывёлы, супроць паказанай.

Былі выпадкі, калі селяне, якія ўтойвалі аб'екты, самі прыходзілі і саяваліся. У Паддэскаўскім сельсаветах, ў вёсцы Маскіла, беднота баіцца кулакоў. У камісію ўвайшоў заможны, які сам даламагае ўтойваньню аб'ектаў, а сельсавет зьяўляецца ў ролі наглядальшкі.

З агульнага нагляду за працай вучоту аб'ектаў відаць, што жывёлу ўтойваюць амаль выключна заможныя.

Беднота баіцца выкрываць кулакоў. Так, адна сяліва заявіла: дзе-ж дэвацца бедняком, якія выдаюць кулакоў, бо таа беднота, якая выдае кулакоў, ня мае ад іх жыцьця; мала таго, што пав'яць вокны, дык выганяюць з хаты і награжаюць нават забойствам.

Беднота павінна даламагчы вучоту аб'ектаў, больш арганізавацца вакол груп беднаты і партыйна-камсамольскіх ячэек і не падтрымліваць кулакоў.

Сельсаветам таксама треба правяраць працу вясковых камісій, а ўпоўнаважаным ад РВК больш заставацца на месцах, павялічыць агітацыйна-растлумачальную працу, і добра арганізаваць беднату вакол гэтага пытанья. М. Грыгор'ёў.

дзес. зямлі і кароў. Але таксама агульнае перабой ў працы, бо тут прыходзіцца падходзіць да гаспадаркі не па на ападорным выглядзе, а па сапраўдным эканамічным спрыячці, па на сапраўдным жыцці.

Здавальняючая праца

УВАРАВІЧЫ. (Ад нашага сельсавета) Падрыхтоўчая праца да правядзеньня вучоту аб'ектаў па Ланіцкім сельсаветах праведзена добра. Беднота даламагае ў працы вучотнае камісіі. У выніку ў вёсцы Радзеева выкрыты 159 дзесяцін пахаці і шмат жывёлы. Па ўсім сельсаветах выкрыта пахаці на 5,5 проц. больш, чым у мінулым годзе, рагатае жывёлы — на 17 проц., коняў — на 9 проц., авец — на 13 проц., свінней — на 77 проц. і г. д. Ад падатку вызвалена па сельсаветах 88 бядняцкіх гаспадарак.

М. Дробышэўскі.

Крэдыты на рэканструкцыю сельскай гаспадаркі

Вытрымаць клясавую лінію пры кредытаваньні

Як працуюць с.-г. кредытныя таварыствы

За апошні час у рэдакцыі газет з месца ад сельскараў і сялян агрыліваецца шмат запыт, лістоў і заяў з просьбай даць даведкі і растлумачэнні па кредытаваньні сельскае гаспадаркі. З гэтых матэрыялаў відаць, што ў нас на месцах пытаньне кредытаваньня сялянскіх гаспадарак і наогул кредытнай палітыкі недастаткова высветлена ў вёсцы.

Сельска-гаспадарчыя кредыты мы накіроўваем па двух асноўных напрамках: у напрамку сацыялістычнага сектара (саўгасы, калгасы, камуны, арцелі, аб'яднаныя сельска-гаспадарчыя кааперацыі) і ў напрамку кредытаваньня паасобных бядняцкіх і сярэдняцкіх сялянскіх гаспадарак.

Прычым кредытныя сродкі ў першым і другім выпадках павінны выдавацца выключна па простым прызначэньні і па вытворчых патрэбах ў сельскай гаспадарцы.

Калі ў леташнім 1926-27 годзе было выдана кредытаў усяго 12 міль. руб., то ў гэтым годзе мы выдаем 16 міль. руб., г. зн. больш на 4 міль. руб. Гэта павялічэньне зроблена СНК Беларусі за рахунак большых супроць леташняга году адлічэньняў па дзяржаўным бюджэце ў нашы асноўныя капіталы і накарпеленыя сваіх уласных, павялічэньня і рэанатаводу ўкладных сродкаў. Дзякучы гэтаму, мы значна павялічылі спадзявальны фонд па кредытаваньні беднаты, даўшы яму да 1.500 тыс. руб. замест 490 тыс. руб. у леташнім годзе.

Паводле нашага гадавога пляну з 16 міль. руб. мы выдаем у сярэднім 8 міль. руб. на кредытаваньне сацыялістычнага сектара і 8 міль. руб. на бядняцкія і сярэдняцкія паасобныя гаспадаркі. Пры чым з 8 міль. руб. на паасобныя гаспадаркі ідуць, прыкладна, у роўнай частцы — 4 міль. руб. на сярэдняцкія гаспадаркі і 4 міль. руб. на бядняцкія, прыкладна, чыста да гэтага яшчэ 1.500 тыс. руб. па бядняцкім фондзе кредытаваньня. А ўсяго мы ў гэтым годзе накіроўваем беднае кредыту 5,5 міль. руб., што зьяўляецца ў некалькі раз больш, чым у леташнім і ў паярэднія гады. Апроч гэтага, кредыты па фондзе беднаты выдаюцца выключна на доўгатэрміновыя — на тэрмін да 10 год.

Агульнае фінансавое становішча зьяўляецца саставінай часткай сельска-гаспадарчых кредитных зьвестак і данізу значна палепшылася за леташні год. Баланс Беларускага вырас з 12,6 да 21,0 міль. руб., Аграрыяўскага — з 4 да 15 міль. руб. і кредытных таварыстваў — з 9 да 15,5 міль. руб. Але ўсё-ж, ня гледзячы на гэты ўзрост грашовых сродкаў і зваротных капіталаў, мы ня маем магчымасьці цалкам задаволіць кредытам тыя вылікі заатрабаваньні, якія маюцца з боку вёскі, асабліва зараз пры шырока разгорнутым тэмпе працы па рэканструкцыі і калектывізацыі сельскае гаспадаркі.

І плян Наркамзему па кредытаваньні сельскае гаспадаркі на гэты год мы здавальняем усяго на 70 проц., бо ў нас не халае сродкаў. Выходзячы з гэтага, мы павінны прыняць самыя рашучыя захады да таго, каб дабіцца прыцягненьня ў нашу сыстэму сродкаў самога сялянства шляхам укадаў грошай на акаваньне, зьберажэньняў, задаткаў, наў і інш. Гэтым мы павоўнім тае, чаго не халае для поўнага здавальненьня кредытам сялянскіх гаспадарак.

Мы маем усіх укладзеньняў у кредытны т-вы да сьнежняга дня 824 тыс. руб., г. зн. 4,8 проц. нашага балансу. Гэта, аразумела, кропля ў моры. Напмы кредытны т-вы не разгарнулі гэтай важнейшай працы, не ўтварылі грамадзкай думкі вакол гэтага пытанья. І зараз треба гэты недахоп у працы выправіць і рашуча павесці працу па мабілізацыі сродкаў сялянства.

У гэтым годзе, як правіла, мы зусім не даем кредытаў кулацкім гаспадаркам. Мы павінны выдаваць кредыты бядняцкім і сярэдняцкім гаспадаркам. Аб сацыяльным накіраваньні кредытаў дана даволі ўказаньяў, дакладных і яскравых дырэктыв, якія павінны выконвацца на месцах. І, калі кредытнае т-ва парушае гэтыя дырэктывы, выдачы кредыты не па прызначэньні, або кредытуе кулакоў, то гэта таварыства павінна рыцавацца адказнасьці па прыкладзе Кааьіскага таварыства (Сіроцінскага раёну, Віцебскае акругі), якое аддана пад суд. У нас таксама маюцца весткі, што па Плесчаціцкім раёне, Менскае акругі, і Рагуньскім ра-

ёне, Аршанскае акругі, бываюць выпадкі кредытаваньня заможных. Мы, аразумела, гэта правярэм і зробім неабходныя крокі.

У практыцы нашай працы бываюць выпадкі, калі на месцах сярэдняка, які мае 6 або 7 дзесяцін зямлі, аднаго каіа, з адной або дзьвюма каровамі, які мае 10 душ сям'і лічаць заможным або нават кулаком. Зразумела, гэта няправільна, і мы такую сярэдняцкую працоўную гаспадарку пры ле патрэбах павінны кредытаваць і даламагаць ёй.

Але ў нас ёсьць рад выпадкаў нясьмелага, палахлівага падыходу да беднаты. Ёсьць нават гутаркі з боку нашых працаўнікоў пізоўкі (на ськодзе пайшчыкаў Полацкае акругі) — «дасі бедняку кредыт, прапачытай справа, ня верне... Адрэтуль часам і перагібы ў бок «крохоборства» пры мажлівасьці, пры наліччы сродкаў, даць пазыку ў большым разьмеры і на тэрмін, вызначаны для кредытаваньня беднаты.

Мы маем выпадкі, калі сялянскія т-вы ўзаемадламаюць, кредытны т-вы і сельсаветы адносяцца да кредытаваньня беднаты нячужа, негаспадарча, а проста фармальна, каб толькі адцяпіцца ад бедняка і атакнуць яму рот.

Пры правядзеньні вясновай пасеўнай кампаніі ў некаторых раёнах несвачасова адрукаліся сродкі і насеньне, слаба даламагачі беднае, несвачасова выдавалі грошы на кантракты і мала давалі кредыты на набываньне працэнтаў.

Ня гледзячы на рад недахопаў, якія маюцца ў працы кредытных т-ваў, мы павінны адзначыць, што наогул наша пазыкая сетка з працай спраўляецца. Неабходныя захады да далейшага ўмацаваньня пізоўкі па палітэніцы яе працы прымаюцца. Неабходна вясковаму актыву, сельскарам таксама даламагчы кредытным таварыствам у іх працы, асабліва па каапераваньні, даламозе беднае і па мабілізацыі сродкаў сялянства, да павялічэньня агульных сродкаў кредытных таварыстваў. І толькі тады мы зможам палепшыць і больш разьвіваць каапераваньне і забяспечыць сродкамі і рэканструктаваць сельскую гаспадарку.

А. ДУБІНА.

Глынуць, дык вока ўбраўцеца. Пракладваецца электраправодка ўсталявацца дынама-машына. Вось-вось залацісты прамень электрычнасьці прарэжа цемру і нандзу вёскі.

Смалевічаны ходзіць і ад ічырага сэрца радуюцца. Усміхнэцца селянін сабе ў нус ды думае: «Вось калі ў маеі курнай хаце засьвеціць лампачка «Смалевіч». Хопя паперы ночку можна будзе добра праісьці па Смалевічах, а то кожны раз удзееш па калені ў грязь».

Вы можа думаеце, што вась і засьвятляцца ў Смалевічах электрычнасьць. І мы гэтак думаем, але ня так вышля на справе. Работа спочылася, а святла няма. Адзін дзень ёсьць святло, а тры дні цёмна.

Прамучыліся так мусіць больш месяца, ды кінулі вазіцца з гэтай справай. Бачыць, тэхнікі крыху памылліся, ня так дынама-машыну ўсталявалі.

Наогул уся ўстаноўка акавалася перэнтабельнай. Вельмі дорага каштавала праводка, а таксама сабекошт святла і большая частка жыхароў мястэчка адмовіліся ад праводкі ў свае хаты электрычнасьці.

Прамучыліся час электрычнай лініі ў Смалевічах, слупы павыварочвалі, і гэта электраправодкі была сьветла мясцовымі жыхарамі для сваіх патрэб. І хутка дзед-дэе аданокі слупы ды асобныя працэты служылі момікам аб тым, што калісьці ў Смалевічах будавалася электрастанцыя.

С. Г.

І ў Жлобіне ёсьць «рацыяналізатары»

пішуць, усё пішуць і пішуць

Гаварылі аб скарачэньні «пісанін» і на пленуме РК КП(б)Б, і на перавыбарках бюро савецкай ячэйкі. Прынялі нават захады. Але... сіла прывычкі — вялікая сіла.

У Жлобінскім РВК усё кіпіць: «Кіпіць ад ранку і да ранку, як тульскі самавар у пасажырскім буфэце», — любіць жартаваць сакратар РВК.

Перагрузка надзвычайная. Вось прыклад. Працэнт пашаджэньня прэзыдыуму пішадца на 7 аркушоў запісваюцца пытаньні, спрэчкі, рэплікі. Працэнт, зразумела, пасылаецца ў акрыянком, пракуратуры і Рагуньскаму РВК «для сувязі», таксама... загадчыкам земадзелу і культурдзелу. Чама? Аказваецца, як гэта ні дзіўна, «для рацыяналізацыі».

Бо лягчэй напісаць копію, чым даць выліск. Ну, а адмовацца ад дачы выліск членам прэзыдыуму, які самі былі на пасаджэньні, супярэчыла-бы прынцыпам савецкай дэмакратыі, бо без пратэколу яны-ж могуць забыцца, аб чым гаварылі на пасаджэньні. Супрацоўнікі вельмі заняты: загадчык вайскавага стала перадае адносіну ў фінчастку праз... рэгістратуру з расьпіскаю ў атрыманьні.

А. ДУБІНА.

Аб бюракраце Шацаве

І треба-ж было жонцы т. Піліпенка (Горвань, Рэчыцкага раёну) хутка радзіць. Колькі клопатаў яна гэтым прынесла овайму мужу, Рэчыцкай інспекцыі аховы здароўя, камісіі аховы здароўя, Гомельскаму акруговаму аддзелу здароўя, Рэчыцкаму раёнаму аддзелу аховы здароўя і... РСІ.

А гутарка ідзе аб 10 руб. 50 кап., якія выдаткаваў т. Піліпенка на перавозку сваёй жонкі з Горвані ў Рэ-

чыцкі радзільны дом па ўказаньні рэчыцкага медыцынага вучастку.

Калі потым т. Піліпенка напісаў інспектара аховы здароўя Рэчыцы т. Шацава апаляціў яму выдаткі, той катэгорычна ў гэтым адмовіў. І пайшла справа па ўсіх вышэйзаванчаных інстанцыях. Ня гледзячы на прашаньне РСІ запісчыць гэтыя грошы, Шацаў «спрычыпова» адмовіўся і, як наведанае рабкор Грыгор'ёў, т. Піліпенка зьявінуўся па гэтай справе ў суд.

А што будзе, калі правядуць провад, у час моцнага ветру або завірухі? Можна быць упэўненым, што не адзін слуп будзе павярнуць, не адзін працэт будзе паложаны.

Для большай паловы ямак слупоў, не хапіла, і вась дзясят яны служыць для мясцовых жыхароў сьмяцьдзёвымі ямамі. І каб, ідуць ночку па мястэчку, не паламаць ногі, РВК загадаў пазаклопаць ямы. Што-ж, і гэта работа!

Зараз работа спынілася, засталася незакончанай. Треба чакаць, што хутка, так гадзі праз два, пабудуць у Смалевічах электрастанцыю.

Усё гэта мімавольна выклікае пытаньне — няўжо-ж мы толькі будзем для таго, каб траціць дзяржаўныя сродкі, няўжо мы будзем толькі для таго, каб праз год ці два зноў перабудоўваць.

С. ПІНОЗА.

ПА САРЭЦКАЙ БЕЛАРУСІ

ТЭЛЕГРАФУ, ТЭЛЕФОНУ, ПОШТАЙ НАШЫХ КАРЭСПАНДЭНТАУ

Старшыня саюзу знят з працы за парушэнне прафсаюзнай дэмакратыі

ГОМЕЛЬ. (Уласн. кар.). Прэзідыум акрпрафсавету зняў з работы старшыню акрпраўленьня саюзу транспартнікаў Каплана за нячуйны адносіны да членаў саюзу і за грубае парушэнне прафсаюзнае дэмакратыі.

Калі група працаўнікоў працадзельна эканэдытарай зварнулася да Каплана з скаргаю на тое, што адміністрацыя працадзельна парушае калядагавор (няправільна вылічвае ім заробатную плату), Каплан ня толькі ня ўжыў ніякіх мер, а заявіў ім так:

— Хоць вы фармальна і маеце рацыю, але абараняць вас я ня буду.

Атрымаўшы такі адказ, гэтая група працаўнікоў зварну-

лася ў суд, дзе яна справу вый-грала.

Хутка-ж у працадзельнае на-чалі скарачаць штат, і сярод звольненых першымі былі тыя, што скардзіліся, на чале з ініцыятарам гэтай групы, членам мясцкому.

Ня глядзячы на тое, што адміністрацыя ня мела права звольніць члена мясцкому без ведама праўлення саюзу, Каплан усё-ж санкцыянаваў гэтае звальненне.

На пасяджэнні праўлення саюзу транспартнікаў, дзе абмяркоўвалася пастанова АСПС аб зняцці Каплана з работы, выявіўся і рад іншых выпадкаў казёных адносін да патрэб членаў саюзу.

Безгаспадарнасці і злачынствы ў арцелі „Пралетары“

ГОМЕЛЬ. (Уласн. кар.). У абуткавай арцелі „Пралетары“ выкрыт рад новых непарадкаў.

Дзякуючы надбайнасці дырэктара прадпрыемства Чэрніна, сакратара парт'ячэйкі Шустэрава і старшыні фабкому Шура, на вытворчасці развівалася безгаспадарчасць, у выніку якой ёсць нястача больш, як 5.000 рублёў.

Гэта тройка вынісала палатно для патрэб вытворчасці і разьмеркавала яго паміж сабою.

Верхавінка арцелі заўсёды карысталася вялікімі авансамі. Усякае праўленне самакрытыкі задушалася.

Калі праводзілася змяня-емасць на прадпрыемстве, інструктар арцелі хацеў звольніць адзінага ў арцелі рабкора.

Цяпер уся гэта тройка знята з работ. Гаррайком КП(б)Б распусціў бюро ячэйкі і на-значыў перавыбары яго.

Справа аб кіраўніках арцелі перадаана пракуратуры.

1000 членаў „Аўтадору“

ВІЦЕБСК. (Уласн. кар.). Лік членаў Віцебскага аддзялення Аўтадору з кожным месяцам навілічваецца. Адна толькі ячэйка заводу „Чырвоны Металіст“ налічвае ўжо каля 400 членаў. Усяго-ж у таварыства ўцягнута каля 1.000 чал.

Арганізаваны Аўтадорам курсы шляхавых майстроў ужо

выпусцілі пасля першага цыкля навучання 40 чалавек. Курсанты камандуюцца за-раз на летнюю практыку.

Праўленьнем Аўтадору атры-маны для сваіх членаў 42 за-гранічныя вольныя пэдагігі. У бліжэйшы час мае прыбыць новая партыя вольнапэдагігаў і лёгкіх матацыклаў.

Аб'яднаны пленум Віцебскага АК і АКК КП(б)Б

ВІЦЕБСК. (Уласн. кар.). 27 чэрвеня адкрыўся аб'яднаны пленум АК і АКК КП(б)Б. З дакладам аб пастановах бюро ЦК і прэзідыуму ЦКК на пы-танні аб становішчы Віцебскай

ратар ЦК КП(б)Б тав. Кнорын. Сёння працягваюцца спрэчкі на дакладу тав. Кнорына. Ве-чарам у памяшканні Бел-дзяржтэатру склікаецца парт-

Рост віцебскай прамыс-ловысці

ВІЦЕБСК. (Уласн. кар.). Заўважаецца значны рост прамыс-лавасці ў акрузе. За першую палову 1928 г. акрстатбіро ўвзята на вучот 13 новых цэн-завых прадпрыемстваў. Рост і ўзбудыненне прадпрыемстваў ідзе, галоўным чынам, па лініі працадзельнаў, арцелій і ін-валіднай кааперацыі.

Прыгавар па справе Та-тыржы

ВІЦЕБСК. (Уласн. кар.). У Віцебскім акруговым судзе за-кончылася пасябля двухдзённа-га разгляду справа былога старшыні Бешанковіцкага рай-выканкому Татыржы, якога акрвыканком зняў з работ за скрыўленне лініі нацпалітыкі і прыцягнуў да адказнасці за перавышэнне ўлады.

Сваім няправільнымі ўчынкамі Татыржа, як вядома (спра-ва гэта была ў свой час падра-бязна высветлена ў „Звязь-дзе“), выклікаў вялікае неза-вальненне з боку ўсяго на-сельніцтва мястэчка.

Суд прыгаварыў яго да адна-го году знявольнення з суро-вым адмежаваннем, але па ам-ністыі ад кары вызваліў.

Канферэнцыя сялян-да-слідчыкаў

ГОРКІ. (Уласн. кар.). 8 ліпеня пры Горацкай сельска-гаспадарчай да-слідчай станцыі адбудзецца раён-ная канферэнцыя інстытуту сялян-даследчыкаў. На канферэнцыю за-прашаюцца сяляне-даследчыкі, якія непасрэдна звязаны ў сваёй да-слідчай працы з інстытутам, сялян-скім універсітэтам і Асабістым. Усяго на канферэнцыю запрашана 200 чал. Галоўнымі пытаннямі, якія пастаўлены ў парадку дня, гэта: зямельная палітыка партыі і са-вешнае ўлады, вынікі і дасягненні Горацкае сель.-гас. даследчай стан-цыі і інш.

Асінаўскія чубарыўцы

ВІЦЕБСК. (Уласн. кар.). У Асі-наўскім сельсавеце, Высачанскага раёну адбылося прымурае вярэнне. Тры куццкія сыныкі — Шмаг Алезь, Ражноў Патрусь і Моксімаў Якім падлілінаваўшы 16-гадовую сялян-скую дзяўчыну Ражнову Грыціну, якая ішла з вечарыні, нападлі на яе і, пазьдэраваўшыся, па чарзе аблазілі яе. Вярнуўшыся дамоў, Грыціна перадала Гатае вярэнне.

Індывідуальныя спабор-ніцтвы ў Полацку

8 ліпеня ў Полацку пачынуцца індывідуальныя акруговыя спаборніцтвы фізкультурнікаў для выаўлення пры-шчынства на Усебеларускую спарта-кіяду.

Да ўсебеларускае спартакіяды

АКРУГІ РУХТЮЮЦА

Ворша

У Воршы ўжыміна ідзе падрых-тоўка да Усебеларускай спартакіяды. Учора пачаўся акруговы спабор-ніцтва для выаўлення лепшых калек-тываў фізкультурнікаў на Усебела-рускую спартакіяду. У акруговым спа-борніцтвам прымае ўдзел каля 10 ра-ённаў — звыш 120 фізкультурнікаў. Спа-борніцтва праводзіцца па праграме, якая прадуладжана ўсе вылады лет-няга спорту, якія ўваходзяць у пра-граму Усебеларускай спартакіяды.

1 ліпеня ў Воршы адбудзецца між-саюзна матч па футболе, баскетбо-ле і гарадской каманды Мен-ску і Воршы. Каманда, якая выйграе ў гэтых матчы, будзе прымаць удзел у розыгрышы прышчынства па цульня на Усебеларускай спартакіядзе.

Бабруйск

7 ліпеня ў Бабруйску пачынуцца акруговыя спаборніцтва з удзелам га-радзкіх і вясковых фізкультурнікаў. У гэты адкрыцця спаборніцтваў будзе праведзена дэмастрацыя ўсёй фізкультурнікаў. Пасля пачынуцца спаборніцтва па лёгкай атлетыцы, вольнабодзе і інш. цульня.

24 чэрвеня ў Бабруйск прыляджала для розыгрышу прышчынства па фут-боле, баскетболе і гарадской каманда з Малею. Вынікі цульні наступныя: па футболе выйграла каманда Ба-бруйска, па баскетболе — жаночая ка-манда — выйграў Бабруйск, з вынікам 11:5, па гарадской выйграла цалком каманда Бабруйска. Такім чынам, ка-манда Бабруйска па футболе, баскет-боле і інш. цульня выйдзе ў поўфі-нале і прыме ўдзел у цульні на Усе-беларускай спартакіядзе.

Выезд менскае каманды ў Воршу

Менская зборная футбольная ка-манда 30 чэрвеня выйдзе ў Воршу для ўдзелу ў спаборніцтвах пер-шага кола ўсебеларускай спарта-кіяды.

ВСФКБ на ўсесаюзнай выстаўцы фізкультуры

У Маскве, у часе ўсесаюзнай спартакіяды, будзе арганізавана вы-стаўка: „дасягненні фізкультуры за 10 год“. У выстаўцы прымае такса-ма ўдзел ВСФКБ.

1 ліпеня — першы круг розыгрышу

1 ліпеня пачынуцца першы круг ро-зыгрышу цульні Усебеларускай спар-такіяды. Гуляюць наступныя каманды: Віцебская каманда з Полацкай у Полацку, артысцкая каманда з Мен-скай у Воршы, Мазырская з Гомель-скай у Мазыры.

Індывідуальныя спабор-ніцтвы ў Полацку

8 ліпеня ў Полацку пачынуцца індывідуальныя акруговыя спаборніцтвы фізкультурнікаў для выаўлення пры-шчынства на Усебеларускую спарта-кіяду.

Акруговае свята менскіх фізкультурнікаў

4 ліпеня ў Менску адкрываецца акруговае свята фізкультуры. У свя-це прымуць удзел усе туркі фізкуль-туры Менску і прадстаўнікі аб Ба-рысава.

Двухтыднёвік фізкультуры праходзіць добра

Зараз у Менску праводзіцца двух-тыднёвік фізкультуры, які праходзіць досыць жыва. На ўсёх сходках кама-мольскіх ячэек абавораюцца ны-танні фізкультуры, арганізоўваюцца новыя туркі і т. д.

Масавыя фізкультурны вечар

30 чэрвеня ў садзе „Прафінтэрн“ Менскі акругком ЛКСМБ і АСФ ар-ганізуюць масавыя фізкультурны вечар. Вечар прысьвечаны акруговай спар-такіядзе.

Арганізацыйны сход курсаў па падрыхтоўцы рабо-чых прапагандыстых пры АПА Менакругкому КП(б)Б.

АПА Менакругкому КП(б)Б апавяшчае ніжэйпералічаных таварышоў, што яны зацьверджаны ў якасці слухачоў курсаў па падрыхтоўцы рабочых прапагандыстых.

Гарраён:

- Лунач — Дравапрадоўнік,
- Яцшвіч — Эльвод,
- Бурдук — цагельны завод,
- Рохкін — завод Беларусь,
- Дубінін — Торгстрой,
- Скарбач — харчэўнікаў,
- Дзікштэйн — будаўнікоў,
- Галкія — Варшавянка,
- Рубін
- Мільнер — друкароў,
- Батвінскі — паж. каманды,
- Жуковіч — т. в. пекароў,
- Чартоў — саво гарбароў,
- Фрыдман
- Пакроўскі — Пралетары.

Камсамол:

- Сямёнаў, Райко, Філіповіч, Бац,
- Вальковіч, Кулеці, Піршук, Кі-
- сель, Нікіцін, Вальковіч.

Акцябрскі раён:

- Шмушковіч — тэкстыльшчыкаў,
- Барштэйн — хаміаў,
- Бачышча — шляхоў МББ,
- Крэск — таксама,
- Шаметава — таксама,
- Зьмітровіч — цягі МББ,
- Сіняўскі
- Аўраменна
- Дабрынка
- Хваль
- Крайко
- Кален
- Васільеў
- Варанкоў — шчотачнікаў
- Стасэвіч
- Лес — абуўная ф-ка,
- Кугель — таксама,
- Шатхін — абойная ф-ка,
- Барман — хлебававод,
- Крэнзіберг — МЦРК.

Вызначаны Ляхаўнім райкомам апавяшчаюцца РК.

Усім памянёным таварышом зьявіцца ў вядзеньні, 1 ліпеня, а 10 гадз. ра-ніцы ў памяшканьні Рабфаку (рог Універсітэцкай і Чырвонаармейскай) на арганізацыйны сход курсаў.

АПА Менакругкому КП(б)Б.

МЕНСК

Новая фабрыка абутку

Белскуртрэст пастанавіў будаваць фабрыку абутку ў Віцебску. У ВСНГ прадстаўлен гэты праект фаб-рыкі. Апошняя будзе выпускаць каля 3 мільёнаў пар рознага гарад-скога і сялянскага абутку. Работы па будове фабрыкі абыйдуцца ў суме каля 1 мільёна руб. Да буда-ўнічых работ будзе прыступлена ў будучым годзе.

Новыя кіно-перасоўкі

Акрпалітасьветы накіроўвае ў Плешчанікі і Лойданаўскі раёны новыя дзьве кіно-перасоўкі. Усяго па Менскай акрузе ў гэтым годзе будзе працаваць 13 кіно-перасо-вак.

Пачалася пабудова жэлятыннага заводу

Гэтымі днямі ў раёне Ляхаўні пача-лася пабудова жэлятыннага за-воду. Завод разьлічан на выпуск 29 тон харчовага жэлятыну, 19 тон тэхнічнага жэлятыну і 79 тон мяз-дравага клею. Работа па яго пабу-дове абыйдзе ў 340.000 р. Зака-зана замержнае абсталяваньне для заводу.

Новыя школы

Інспэцыя народнай асьветы адпуш-чана дадаткова 95.000 руб. на школьнае будаўніцтва. Усе грошы разьмеркаваны па раёнах. Маецца на ўвазе дабудова пачатных школь-ных будынкаў, а таксама пабудова рад новых школ, у тым ліку адну дагляную ў Заслаўскім раёне на два камплекты.

Каналізацыя Менску

Да сучаснага моманту, Ваданана-дам пракладзена па Рэвалюцыйнай і Рэспубліканскай вуліцах 650 мет-раў ганчарных труб. Работы пера-несены на Нова-Маскоўскую вул. і ўздоўж Нямігі. Усяго ў гэтым годзе будзе пракладзена 15 кілёметраў каналізацыйных труб, а таксама рад калектараў. Такім чынам, у гэтым годзе ўдасца каналізаваць усю цэн-тральную частку гораду. Адначасова вядзецца абсьледваньне грунту на месцы пабудовы помывае станцыі на Сьлясарнай вул. Да яе пабудо-вы будзе прыступлена ў гэтым го-дзе.

Школьныя бібліятэкі

З новага навучальнага году ўсе школы садыму Менскай акругі бу-дуць укамплектаваны дзіцячымі біб-ліятэкамі. Адпушчана 24.000 р. на куплю для гэтай мэты 900 дзіцячых бібліятэк на беларускай мове.

Апошні канцэрт Шульмана

1-га ліпеня ў садзе „Прафінтэрн“ адбудзецца апошні канцэрт сьпе-вака Шульмана для членаў саюзу.

Паведамленьні

— Жанадзел Ляхаўскага рай-кому паведамляе, што сёння, 29-га чэрвеня, у 7-й гадзіне ўвечары, у памяшканьні райкому адбудзецца чарговы дэлегацкі сход работніц і жонкаў рабочых Ляхаўскага раёну. Усе дэлегаткі павінны зьявіцца ў...

Дому под рабочую камуну

БЯБРУЙСК. (Уласны кар.) Акругові жылсаюз распачаў пабудову вялізарнага каменнага трохпавярковага дому на 42 кватэры. У гэтым доме будзе арганізавана рабочая камуна. Ужо завяшчана фундаментам і пачынаецца пабудова падвальнага памяшкання. На працягу летняга часу мяркуецца пабудаваны сьценны і пакрыць іх дахам. На будаўніцтва сёлета будзе выдаткавана 125 тысяч руб.
Пабудова рабочай камуны закончыцца ў наступным годзе.

Камісія на прадпрыемствах

БЯБРУЙСК. (Уласны кар.) Прэзідум акрпрафсавету вынес пастанову аб арганізацыі часовых кантрольных камісій на буйных прадпрыемствах акругі. У хуткім часе кантрольныя камісіі будуць арганізаваны на гутэх „Кастрычнік“ і „Камінтэрн“ на камбінаце і страйкоме. Поруч з гэтым прызнана мэтагодным арганізаваць такія-ж самыя камісіі на пільні № 7 і нардоннай фабрыцы (Рагачэў), дзе занята да 200 рабочых.

Спроба зьнішчыць прадпрыемства

КРУГЛАВ. (Уласны кар.) Былі загадчыкі Цяперыскай прафмайстэрні Канечка, зараз інструктар сьлясарскага цеху, захацелі адпомсціцца за тое, што быў вышчэпаны з пасады загадчыка ва п'яніцтва і безадказна адносіна да працы, у п'янім выглядзе загадаў падарваць пару на 160 атмасфэр, у той час, як у майстэрні нікога ня было.
Ад гэтага дэду не загарэлася майстэрня і ня выбухнулі катлы.
Канечка сілкам вывезі з майстэрні. Справа перадаецца ў суд.

Аднаўленьне рабочых кватэр

БЯБРУЙСК. (Уласны кар.) Кватэрнаарэнднымі таварыствамі шырока разгорнуты будаўнічыя работы па аднаўленьні рабочых жылляў звыш памяшканьняў. Рамантуецца ўжо выш 100 кватэр. У гэтым годзе на аднаўленьне кватэр рабочых будзе выдаткавана каля 60.000 руб.

Надменшасць і тады праца надзецца на расійскай мове.

У большасці нардонаў няма аднаведнай літаратуры, насыценныя газеты не адбіваюць быту найменшасці данай мясцовасці.
Існуючая сетка вачэрніх школ асабліва ў раёнах не здавальняе запрабаваньняў насельніцтва. З 1926-27 году яна зусім не павялічылася, а, наадварот, у некаторых вёсках мае тэндэнцыю да змяншэння.
Яўрэйскія сельска-гаспадарчыя калектывы, яўрэйскія вёскі ў большасці ня маюць ні хат-чыталень, ні

Сымпатыі сярод працоўнай масы.

Да ліку культурных дасягненняў трэба аднесці арганізацыю яўрэйскага цэнтральнага хору, які за кароткі час свайй працы паспеў прыцягнуць увагу шырокіх працоўных мас. Маецца праграма гуртоў па сельскай гаспадарцы сярод дорослага насельніцтва на польскай і латыскай мовах.
У далейшым Наркамсаветы намячае пашырэньне сеткі вачэрніх школ, арганізацыю вандруўных тэатраў на польскай і яўрэйскай мовах і г. д.

Прысутнасць членаў прэзідуму абавязкова.

Запрашаюцца гэр. актывістыя МОПРУ.
У суботу, 30-VI, а 6 гадз. увечары ў Інтарнаце студэнтаў, па Ленінскай 29-35 (на другім паверсе) адбудзецца адчынены сход камсамольскай яч. пэдфаку БДУ.
Яўка камсамольцаў абавязкова.

Адказны рэдактар
Яв. АСЬМОЎ

Тэатр і кіно

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ИЮЛЯ

Летний театр «ПРОФИТЕРН»
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ИЮЛЯ

Единственный концерт исполнителя еврейских песен

Б. ШУЛЬМАН

Начало в 9 часов вечера.

Билеты в рабочей кассе ежедневно с 11 час. до 2 час. дня и с 4 до 6 час. веч.

В день концерта — с 6 1/2 ч. в. в кассе театра «Профинтерн».

Мендзярж-тэатр

Гастролі МУЗКАМЭДЫ (Пятніца, 29 чэрвеня)

„МАРИЦА“
Пачатак ружа ў 9 гадзін веч.—Білеты ад 2 р. 25 к. да 40 к.
У рабочей кассе, для членаў прафсаюзаў са зніжкай.

Кіно-тэатр „Культура“

Грандыёзны мастацкі фільм па рэжысе Фэрдынанда Дыжана

„ПРАКАЖЭННАЯ“
Пачатак а 8 гадзінах.

Кіно „Чырвоная Зорка“

3 аўтора, 26 чэрвеня ілюмінацыя баявік

„Жонка статс-сакратара“
У 8 частках. Пачатак а 7 гадз. 15 мін.

Кіно „ПРАЛЕТАРЫ“

ПАТ І ПАТАШОН у замежнай намядзі

„Кар'ера танцоркі“
Чарговая паставоўка ВАР'ЕТЭ.

Кіно „Інтарнацыянал“

3 аўторка, 26 чэрвеня

„Сынабар“
3-я апошняя аэрыя. Пачатак а 7 гадзінах.

Кіно „ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА“

Хутка! Хутка!
Вядомы нямецкі кіно-артысты

БЭРНГАРД ГЭЦКЕ

(Вядомы па фільмах „Індыйская грабніца“, „Доктар Маруа“, „Шібелунгі“, „Чатыры жыцці“, „Жацшына з міліярдамі“, „Песні Берліну“)

У грандыёзным баявіку „**НЕБАСЬПЕЧНЫ УЗРОСТ**“

Прыймо абвестак у чарговы нумар газеты адбываецца да 2-ога гадзіны дня

Да 1-га ліпеня засталася толькі 2 дні

Пасьпяшэцца падпісацца на 2-ога ПАЎГОДЗЬДЗЕ

—) на старэйшую ў Беларусі газету (—)

ЗВЯЗДА

Орган ЦК КП(б) Беларусі і Менскага АК КП(б)Б

УМОВЫ ПАДПІСКІ: на 1 м-ц — 90 кап. на 6 м-цаў — 5 руб. —
„ 3 „ 2 р. 60 кап. „ год — 9 „ 75 к.

Газета „Звязда“ дае сваім падпісч. дацаткам

Канторай газеты „Звязда“

часопісь „**БАЛЬШАВІК**“

„**ПОЛЫМЯ**“

Падпісаныя цана: на год — 10 руб., на 6 мес. — 5 руб., на 3 мес. — 2 руб. 50 кап.

Падпіска ПРЫМАЎЦІЦА:

У МЕНСКУ: галоўнай к-рай газ. „ЗВЯЗДА“ — Саветская, № 63, 3-ці паверх, тэл. 7-81, штодзёна ад 8 гадз. ужоўнаважанымі галоўнай канторы і разносчыкамі газет.

У ПРАВІНЦЫ: адзельнымі выдавецтваў „Ізвестыя“ і „Правда“, аддзельнымі Белдзяржвыдавецтва, ужоўнаважанымі галоўнай канторы і ўсімі паштова-тэлеграфнымі канторамі.

ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ БУХГАЛТЕРИИ, КАЛЬКУЛЯЦИИ И СТАТИСТИКИ

Продолжительность курса — 8 МЕСЯЦЕВ.

Поступать на курсы можно в любой месяц года. Принимаются лица с образованием не ниже 4 гр. семилетка.

ОКОНЧИВШИМ КУРСЫ ВЫДАЮТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА.

Плата за первый месяц 5 руб., а за остальные по 4 руб. в месяц ВНОСИТСЯ В НАЧАЛЕ КАЖДОГО МЕСЯЦА ВПЕРЕД по адресу: Минск, Всекобанк, тек. счет № 682.

Подроб. условия высылаются за 2 восьмикопеечные марки. С запросами обращаться: Минск, Всекобанк, заочным курсам.

КОЖНЫ АДПУСКНІК

можа атрымаваць газету

„ЗВЯЗДА“

НА МЕСЦЫ СВАЙГО АДПАЧЫНКУ

Паведамце ў адрэс падпіскі газеты „Звязда“ ВАШ НОВЫ АДРАС. Вам будзе выслацца газета па месцы знаходжання ў водпуку БЕЗ АСОБАЙ ДАПЛАТЫ.

Згубленыя і ўкрадзеныя наступныя дакуманты лічыць несапраўднымі:

Вучотн. конск. кніжка № 3036 Быкава П. С., выд. Журавіцкім РВК. 1112

Вучотн. конск. кніжка Бацяна Р. на імя Папковіча Ул. за № 3, выд. Смалявіцкім РВК. 1113

Асабов. кніжка № 32 на імя Бацяна Р., выд. б. Смалявіцкім РВК. 1114

Вучотн. конск. картка за № 590 Яноўскага І. 1115

Вучотн. конск. кніжка Алейнікава Г. на імя Цьвірко, выд. Мачыцкім сельсаветам, Барысінскага РВК. 1116

Вучотн. конск. кніжка Таўкача В., выд. Барысінскага РВК. 1117

Вучотн. конск. кніжка за № 22483 Кістэра Э. І., выд. Барысінскага РВК на імя Кістэра Э. Г. 1118

Чл. бід. Маркелова П. Н., выд. саюзам саўгандальслужачых. 2481

Чл. бід. Маркелова П. Н., выд. Асоавіахімам. 2482

Лек. кн. Маркелова П. Н., выд. Мен. страхаскай. 2483

Пашпарт Дорскай М. А., выд. Менміліцкай. 2484

Вучотн. конск. кніжка № 3036 Быкава П. С., выд. Журавіцкім РВК. 2485

Вучотн. вып. Леановіца П. С., выд. Мен. ЗАГС'ам. 2486

Спраўка Сабесу Шамаш Ц. К., выд. Сабесам. 2487

Кааперат. кн. Вірсава П. Г., выд. МПРК. 2488

Кааперат. кн. Савіч Н. А., выд. МПРК. 2489

Кааперат. кн. Андруковіча Г. А. за № 23583, выд. МПРК. 2490

Чл. бід. Зезуля З. О., выд. саюзам Мяданірацы. 2491

Кааперат. кн. № 1545 Фрыдмана М., выд. МПРК. 2492

Матрыч. вып. Шуцковай Е., выд. Дятлавіцка РВК, Гом. акр. 2493

Грамата за № 103 Пагоскіна С. М., выд. Асоавіахімам. 2494

Асабов. пасьведч. аб сканчэнні школы-перасоўкі Пагоскіна С. М., выд. Гом. АПА. 2495

Пасьведч. Пагоскіна С. М., выд. у 1924 г. 2-м наві. тэлек абзвядз. 2496

Канск. карт. за № 5958 Красоўскага І. П., выд. ДИК 64 отд. 2485

Матрыч. вып. Леановіца П. С., выд. Мен. ЗАГС'ам. 2486

Спраўка Сабесу Шамаш Ц. К., выд. Сабесам. 2487

Кааперат. кн. Вірсава П. Г., выд. МПРК. 2488

Кааперат. кн. Савіч Н. А., выд. МПРК. 2489

Кааперат. кн. Андруковіча Г. А. за № 23583, выд. МПРК. 2490

Чл. бід. Зезуля З. О., выд. саюзам Мяданірацы. 2491

Кааперат. кн. № 1545 Фрыдмана М., выд. МПРК. 2492

Матрыч. вып. Шуцковай Е., выд. Дятлавіцка РВК, Гом. акр. 2493

Грамата за № 103 Пагоскіна С. М., выд. Асоавіахімам. 2494

Асабов. пасьведч. аб сканчэнні школы-перасоўкі Пагоскіна С. М., выд. Гом. АПА. 2495

Пасьведч. Пагоскіна С. М., выд. у 1924 г. 2-м наві. тэлек абзвядз. 2496

ЗВЯЗДА

ФОТО-ЦЫННАГРАФІЯ
ПРЫМАЕ ЗАКАЗЫ

НА КЛІШЭ
ШТРЫХОВЫЯ ТОНАВЫЯ

МАСТАЦКАЕ ВЯКАНАНЬНЕ РЫСУНКАУ

3 ЗАКАЗАМІ = ЗВАРОЧВАЦЦА
У ГАЛОЎНУЮ КАНТОРУ ГАЗЕТЫ „ЗВЯЗДА“ МЕНСК. САВЕЦКАЯ, № 63, 3-Ш ПАВЕРХ.

ПАРТРЭТЫ, ГРАВЮРЫ, ПЛЯНЫ, СХЕМЫ, ФАКСІМІЛЕ, ЗТЫКЗТЫ, ЦЭНЬНІКІ, ВОКЛАДКІ, ВІМБЕТКІ, РЭКЛАМНЫЯ ПЛЯКАТЫ І ІНШЫЯ МАСТАЦКІЯ РАБОТЫ.

Асабов. вайск. кн. Гімвіцкага М. Х., выд. ваенкаматам за № 2286. 249

Пасьведч. Гімвіцкага М. Х., выд. міліцый за № 12597. 2498

Вуч.-конск. кн. Гуліса С. І., выд. Белар. с.-с. 2499

Вуч.-конск. кн. Дабравольскага А. М., выд. Заслаўскім РВК. 2500

Асабовая вайск. кн. Дабравольскага А. М., выд. Менваонкаматам. 2501

Пашпарт Ганчарыка І. А., выд. Мен. міліцый. 2502

Давол на імя Выйдра Э. М., выд. АДПУ БССР па права наменьня аружка за № 829. 2503

Чл. бід. Чарняўскай С. Ф., выд. саюзам будаўнікоў за № 3421. 2504

Чл. бід. ЛКОМ Раскіна Х., выд. Чэрвонск. РВК. 2505

Кааперат. кн. Кароль В. М., выд. МПРК. 2506

Пашпарт Кантэра Х., выд. Менміліцкай. 2507